

## РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

### ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
21 кастрычніка 2011 г. № 478

#### **1/13018** Аб узнагароджанні медалём «За бездакорную службу» I, II, III ступені

(24.10.2011)

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:

	медалём «За бездакорную службу» I ступені
Акуліча Аляксандра Віктаравіча	– начальніка 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, палкоўніка
Брычака Юрыя Анатольевіча	– начальніка вучэбнага пагранічнага атрада пагранічнай службы, палкоўніка
Будзіка Уладзіслава Міхайлавіча	– начальніка ўпраўлення службы войскаў і забеспячэння бяспекі ваеннай службы Узброеных Сіл, палкоўніка
Буткевіча Ігара Яўгеневіча	– начальніка 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, палкоўніка
Бухаўца Сяргея Анатольевіча	– галоўнага інжынера ўпраўлення сувязі Генеральнага штаба Узброеных Сіл – намесніка начальніка сувязі Узброеных Сіл, палкоўніка
Бучу Івана Мікалаевіча	– намесніка начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, маёра
Волчэка Сяргея Міхайлавіча	– старшага афіцэра 2-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства абароны, падпалкоўніка
Гаркушу Міхаіла Міхайлавіча	– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Глябовіча Сяргея Уладзіміравіча	– ваеннага камісара Мінскага раённага ваеннага камісарыята Мінскай вобласці, палкоўніка
Даніловіча Генадзія Васільевіча	– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Магілёўскі вышэйшы каледж Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па тылавому забеспячэнню, палкоўніка міліцыі
Дымара Юрыя Лявонцьевіча	– начальніка цыкла кафедры «Ваенная аўтамабільная тэхніка» ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускай нацыянальнай тэхнічнай універсітэце, палкоўніка
Завадзіча Генадзія Віктаравіча	– начальніка ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Кавалева Аляксандра Міхайлавіча	– начальніка папраўчай калоніі № 9 ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы
Кадацкага Аляксея Юр’евіча	– першага намесніка начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Кіркiна Ігара Васільевіча	– памочніка камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў – сакратара Ваеннага Савета, палкоўніка
Кукару Андрэя Дзьмітрыевіча	– начальніка ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка
Макарэвіча Сяргея Яўгенавіча	– начальніка факультэта завочнага навучання ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі

Маркаўцова Рыгора Рыгоровiча Мiшуру Сяргея Уладзiмiравiча	– старшага афiцэра аддзела галоўнага апeратыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, палкоўнiка
Набатчыкава Юрыя Аляксеевiча Пахомава Сяргея Иванавiча	– начальнiка аддзела навігацыйна-тапаграфiчнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сiл, палкоўнiка – намеснiка начальнiка галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, палкоўнiка
Печаня Iгара Мiкалаевiча	– начальнiка кафедры дзяржаўнага i ваеннага кiравання факультэта Генеральнага штаба Узброеных Сiл установы адукацыi «Ваенная акадэмия Рэспублiкi Бeлaрусь», палкоўнiка
Семяняку Аркадзiя Уладзiмiравiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка аддзела лiнейнага кантролю ўпраўлення па кантролю за папярэднiм следствам галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка мiлiцыi
Федаровiча Веньямiна Вiктаравiча	– начальнiка кафедры адмiнiстрацыйнага права i кiравання органамi ўнутраных спраў факультэта мiлiцыi ўстановы адукацыi «Акадэмия Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Бeлaрусь», палкоўнiка мiлiцыi
Цыбулю Юрыя Рыгоровiча	– намеснiка начальнiка апeратыўнага ўпраўлення па сувязi галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка
Чарняка Мiкалая Аляксеевiча	– начальнiка службы радыяцыйнай, хiмiчнай, бiялагiчнай аховы i экалогii 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкi прапаршчыкаў i малодшых спецыялiстаў Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Шагава Юрыя Леонавiча	– начальнiка аддзела спецыяльных перавозак Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Шаўчэнку Аляксандра Уладзiмiравiча	– начальнiка ўпраўлення закупак i рамонту ўзбраення i ваеннай тэхнiкi Узброеных Сiл, палкоўнiка
Шлыкава Iвана Иванавiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення ўнутраных спраў Вiцебскага аблвыканкама – начальнiка ўпраўлення фiнансаў i тылу, палкоўнiка мiлiцыi
Шпiленю Аляксандра Иванавiча	– начальнiка аддзела галоўнага апeратыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, палкоўнiка
Шэўцова Сяргея Иванавiча	– старшага афiцэра 1-га аддзела ўпраўлення кадраў Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Якiмчанку Iгара Адамавiча	– начальнiка арганiзацыйна-мобiлiзацыйнага ўпраўлення – намеснiка начальнiка Галоўнага штаба Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, палкоўнiка
Анiкеiча Аляксандра Мiкалаевiча	медалём «За бездакорную службу» II ступенi – намеснiка начальнiка пагранiчнага атрада – начальнiка ўпраўлення рэжыму i арганiзацыйнага забеспячэння 14-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, палкоўнiка
Асоўскага Дзiмiтрыя Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка 2-га аддзела ўпраўлення кадраў Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Бiрчанку Сяргея Уладзiмiравiча	– памочнiка начальнiка пагранiчнай групы па пагранпрадстаўнiчай дзейнасцi – начальнiка аддзела пагранпрадстаўнiчай дзейнасцi i мiжнароднага супрацоўнiцтва 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Бутрымава Вiктара Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка 2-га аддзела 9-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка мiлiцыi
Бялько Сяргея Эдуардавiча	– намеснiка начальнiка аддзела галоўнага апeратыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, палкоўнiка

Вайцяховiча Ггара Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка пагранiчнага атрада – начальнiка ўпраўлення iдэалагiчнай работы i кадравага забеспячэння 18-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, палкоўнiка
Васiлiна Мiкалая Якаўлевiча	– начальнiка навукова-даследчага аддзела – намеснiка начальнiка навукова-даследчага ўпраўлення дзяржаўнай установы «Навукова-даследчы iнстытут Узброеных Сiл Рэспублiкi Беларусь», палкоўнiка
Верамейку Сяргея Леанiдавiча	– намеснiка камандуючага войскамі па авiяцыi Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, палкоўнiка
Волкава Уладзiмiра Вiктаравiча Гайдучонка Валерыя Аляксандравiча	– начальнiка змены аддзялення пагранiчнага кантролю 18-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка – начальнiка ўпраўлення па расследаванню злачынстваў у сферы высокiх тэхналогiй i супраць iнтэлектуальнай уласнасцi галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка мiлiцыi
Галаванавы Андрэя Пятровiча	– намеснiка начальнiка аддзела – начальнiка 1-й групы 1-га аддзела ўпраўлення ваеннай адукацыi i падрыхтоўкi войскаў Узброеных Сiл, палкоўнiка
Ганчарова Васiлiя Мiкалаевiча Гергеса Алега Мiхайлавiча	– начальнiка сектара галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, падпалкоўнiка – начальнiка ўпраўлення дазнання папярэдняга расследавання галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мiнскага гарвыканкама, палкоўнiка мiлiцыi
Гiрса Андрэя Алегавiча Губарэвiча Аляксандра Мiхайлавiча	– начальнiка аддзела галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, падпалкоўнiка – начальнiка iнфармацыйна-аналiтычнай службы аператыўнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка
Давыдзiка Уладзiмiра Уладзiмiравiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення навуковай работы – начальнiка навукова-даследчага цэнтра дзяржаўнай установы адукацыi «Инстытут пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь», палкоўнiка
Дамарацкага Мiкалая Уладзiмiравiча	– старшага iнспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна г. Гомеля, маёра мiлiцыi
Данько Анатолiя Уладзiмiравiча	– начальнiка лячэбна-прафiлактычнай службы аддзялення медыцынскага забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка медыцынскай службы
Дудкiна Андрэя Аляксеевiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення баявой падрыхтоўкi галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка
Зайца Мiкалая Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка аддзела арганiзацыi расследавання злачынстваў у праўлення арганiзацыi расследавання злачынстваў i забеспячэння аператыўна-службовай дзейнасцi галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка мiлiцыi
Казлоўскага Генадзiя Юсiфавiча	– старшага iнспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна г. Гродна, маёра мiлiцыi
Казючыца Анатолiя Уладзiмiравiча	– намеснiка начальнiка завода – начальнiка вытворчасцi дзяржаўнай установы «Завод па рамонту ўзбраення i тэхнiкi» пагранiчнай службы, падпалкоўнiка

Каленiка Аляксандра Мiкалаевiча	– старшага iнспектара – начальнiка аддзялення пагранiчнага паста 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Калiнкiна Андрэя Сяргеевiча	– намеснiка начальнiка аддзела Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, маёра
Карзюка Дзmiтрыя Мiхайлавiча	– начальнiка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi мiлицыi грамадскай бяспекi галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мiнскага гарвыканкама, палкоўнiка мiлицыi
Карнеенкава Аляксандра Вiктаравiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка аддзела галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, палкоўнiка
Карпука Аляксандра Анатольевiча	– намеснiка начальнiка аддзела галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, падпалкоўнiка
Касiнскага Леанiда Вiктаравiча	– намеснiка камандуючага войскамі па iдэалагiчнай рабоце – начальнiка аддзела iдэалагiчнай работы Заходняга аператыўнага камандавання Сушапутных войскаў Узброеных Сiл, палкоўнiка
Кашталанава Аляксандра Иванавiча	– намеснiка камандзiра палка мiлицыi спецыяльнага прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мiнскага гарвыканкама – начальнiка аддзела iдэалагiчнай работы i кадравага забеспячэння, падпалкоўнiка мiлицыi
Квасавя Вiталiя Аляксандравiча	– начальнiка службы сацыёпсiхалагiчнай дзейнасцi (псiхалага) ўпраўлення iдэалагiчнай работы галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка
Колдзенкава Андрэя Аляксандравiча	– начальнiка сектара галоўнага ўпраўлення iдэалагiчнай работы i кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, падпалкоўнiка
Кузняцова Аляксандра Вiктаравiча	– начальнiка службы артылерыйскага ўзбраення аддзела тэхнiчнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымi войскамі Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка
Кузняцова Пятра Валер’евiча	– старшага афiцэра 1-й групы iнфармацыйна-аналiтычнага аддзела псiхалагiчнай барацьбы Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Кулакевiча Аляксандра Иванавiча	– намеснiка камандзiра 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сiл, палкоўнiка
Ланiна Анатолiя Мiкалаевiча	– начальнiка ўпраўлення па грамадзянству i мiграцыi мiлицыi грамадскай бяспекi ўпраўлення ўнутраных спраў Мiнскага аблвыканкама, палкоўнiка мiлицыi
Лапато Ивана Эдмундавiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка 1-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сiл, палкоўнiка
Любiмава Андрэя Юр’евiча	– першага намеснiка начальнiка ўпраўлення ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска – начальнiка крымiнальнай мiлицыi, падпалкоўнiка мiлицыi
Любкiна Дзmiтрыя Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка аддзела галоўнага аператыўнага ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, палкоўнiка
Ляхоўскага Уладзiмiра Леанардавiча	– старшага iнжынера аператыўнай сувязi групы сувязi аддзела ўнутраных спраў Зэльвенскага райвыканкама, маёра мiлицыi
Ляшукя Вiктара Иванавiча	– намеснiка начальнiка вучэбнага пагранiчнага атрада – начальнiка аддзела рэжыму i арганiзацыйнага забеспячэння вучэбнага пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Мазоўка Людмiлу Генадзьеўну	– старшага iнспектара па асобых даручэннях аддзялення камплектавання i праходжання службы аддзела кадраў ўпраўлення па арганiзацыi папраўчага працэсу, iдэалагiчнай рабоце i кадраваму забеспячэнню Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка ўнутранай службы
Макарава Алега Аляксандравiча	– начальнiка групы галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сiл, палкоўнiка
Макаўцова Андрэя Аляксеевiча	– першага намеснiка начальнiка ўстанова «Рэспублiканскi цэнтр тылавога забеспячэння» Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях, палкоўнiка ўнутранай службы

Манькову Алену Юр'еўну	– начальніка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасці Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы
Маркоўкіна Уладзіміра Васільевіча	– начальніка ваенна-медыцынскай службы ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка медыцынскай службы
Мацко Сяргея Мікалаевіча	– намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, падпалкоўніка міліцыі
Мілінюка Генадзія Барысавіча	– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела арганізацыі расследавання злачынстваў упраўлення арганізацыі расследавання злачынстваў і забеспячэння апэратыўна-службовай дзейнасці галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Міцкевіча Эдуарда Анатольевіча	– першага намесніка камандзіра – начальніка штаба вайсковай часці 5448 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Мішчанку Мікалая Мікалаевіча	– намесніка начальніка службы аховы дзяржаўнай граніцы – начальніка аддзела арганізацыі пагранічнай службы апэратыўнага ўпраўлення 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Мытніка Пятра Васільевіча	– начальніка следча-экспертнага факультэта ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі
Мычко Сяргея Мікалаевіча	– намесніка начальніка службы апэратыўнага ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Мядзведзева Сяргея Міхайлавіча	– начальніка экспертна-крыміналістычнага цэнтра галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, палкоўніка міліцыі
Невяроўскага Генадзія Васільевіча	– начальніка 1-га аддзела галоўнага інфармацыйна-вылічальнага цэнтра Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Новіка Дзмітрыя Сямёнавіча	– начальніка аддзела тылу ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Палеўскага Анатолія Антонавіча	– начальніка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасці ўпраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Панасюка Леаніда Міхайлавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка цэнтра інфармацыйных тэхналогій упраўлення сувязі і аўтаматызацыі Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Пасюка Віталія Іванавіча	– намесніка начальніка штаба тактычнай авіяцыйнай групы 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Паўлава Ігара Уладзіміравіча	– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Паўлава Уладзіміра Іванавіча	– начальніка інспекцыі па ахове працы і пажарнай бяспекцы ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр тылавога забеспячэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы
Персіянцава Ігара Сяргеевіча	– старшага інжынера інжынерна-авіяцыйнай службы 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Салькова Сяргея Ільіча	– намесніка начальніка ўпраўлення па расследаванню злачынстваў у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Самарэнкава Андрэя Вячаслававіча	– старшага афіцэра сектара галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадраванага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка

Севасцея Алега Канстанцінавіча Селівонца Віктара Мікалаевіча	– камандзіра вайсковай часці 14860 Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Сімончыка Аляксандра Валер’евіча	– камандзіра 2288-га асобнага радыётэхнічнага батальёна 49-й радыётэхнічнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Скарыну Сяргея Сяргеевіча	– намесніка начальніка аддзела тэхнічнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Старавыбарнага Алега Аляксандравіча Сушкова Мікалая Мікалаевіча	– начальніка аддзела прызыву на ваенную службу Цэнтральнага раённага ваеннага камісарыята г. Мінска, падпалкоўніка
Сцепанюка Уладзіслава Уладзіміравіча	– начальніка аддзела адукацыйных інфармацыйных тэхналогій установы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Томашава Аляксандра Аляксандравіча	– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Уманца Вячаслава Яўген’евіча	– намесніка начальніка 2-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Федзіна Андрэя Валянцінавіча Хмелянка Уладзіміра Мікалаевіча	– начальніка ўпраўлення каардынацыі тэхнічнага забеспячэння Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Царыка Андрэя Віленінавіча Шалашыка Ігара Аркадзевіча	– намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення – начальніка 3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Царыка Андрэя Віленінавіча Шалашыка Ігара Аркадзевіча	– начальніка 2-га аддзела ўпраўлення міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны, палкоўніка
Шпакоўскага Валерыя Васільевіча	– намесніка камандзіра 841-й гвардзейскай групы артылерыі 11-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Шпакоўскага Валерыя Васільевіча	– старшага выкладчыка кафедры супрацьпаветранай абароны ваеннага факультэта ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце, падпалкоўніка
Шылу Анатолія Цімафеевіча	– начальніка аддзела прызыву на ваенную службу Цэнтральнага раённага ваеннага камісарыята г. Мінска, падпалкоўніка
Шыцікава Вячаслава Васільевіча Юстуса Аляксея Іванавіча	– начальніка аддзела адукацыйных інфармацыйных тэхналогій установы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Ярмоленку Дзмітрыя Якімавіча	– начальніка аддзела тэхнічнага забеспячэння галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Абрадзіна Мікалая Мікалаевіча	– намесніка начальніка аддзела тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка медалём «За бездакорную службу» III ступені
Абчынца Сяргея Іванавіча	– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Агеева Міхаіла Міхайлавіча	– начальніка штурманскай службы 1-й групы 2-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка
Абчынца Сяргея Іванавіча	– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Любанскага райвыканкама, маёра міліцыі
Агеева Міхаіла Міхайлавіча	– частковага інспектара міліцыі аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ельскага райвыканкама, маёра міліцыі

Агейчыка Аляксандра Эдуардавіча	– камандзіра рамонтнай роты 361-й базы аховы і абслугоўвання (цэнтральных органаў ваеннага кіравання) Узброеных Сіл, капітана
Азарэвіча Андрэя Адамавіча	– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела ваенізаванай, вартавой аховы і дагаворнай работы ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Азерскага Аляксандра Веніамінавіча	– намесніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення 2-й роты палка міліцыі спецыяльнага прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Акудовіча Анатоля Анатольевіча	– начальніка аддзела папраўчага працэсу папраўчай калоніі № 11 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Алейнікава Аляксандра Аляксандравіча	– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Магілёва, маёра міліцыі
Алізарэвіча Юрыя Мікалаевіча	– афіцэра службы аператыўнага ўпраўлення 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Аліпава Аляксандра Уладзіміравіча	– намесніка начальніка па тылу палявога вузла сувязі 86-й брыгады сувязі Узброеных Сіл, капітана
Альшэўскага Сяргея Дзмітрыевіча	– старшага афіцэра 3-га аддзела 8-га ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Алюшкевіча Уладзіміра Валер’евіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 5-га аддзела ўпраўлення па наркакантролю і процідзеянню гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Аляшкевіча Фёдара Мікалаевіча	– начальніка цэнтра аператыўнага кіравання пры ўстанове «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Андрасюка Валерыя Аляксеевіча	– старшага афіцэра кіналагічнай службы аддзела арганізацыі прымянення сіл і сродкаў службы аховы дзяржаўнай граніцы аператыўнага ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, малодшага лейтэнанта
Антонава Віталія Мікалаевіча	– старшага следчага па асабліва важных справах ўпраўлення па расследаванню злачынстваў у сферы эканомікі галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Апанасевіча Валерыя Лявонцьевіча	– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Арашкевіча Мікалая Уладзіміравіча	– начальніка Лунінецкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Ардынскага Мікалая Вячаслававіча	– намесніка начальніка аддзела камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Арцем’ева Уладзіміра Міхайлавіча	– намесніка начальніка аддзялення 111-й гвардзейскай артылерыйскай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Атрашкевіча Мікалая Віктаравіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 2-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Атрошчанкаву Іну Канстанцінаўну	– старшага следчага следчага аддзела папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі

Бабкова Аляксея Генадзьевіча	– старшага афіцэра аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Багданава Юрыя Сяргеевіча	– старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Бадзюлю Уладзіміра Іванавіча	– намесніка начальніка аддзела вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
Байдачэнку Ягора Леанідавіча	– камандзіра 2-й стралковай роты вайсковай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
Баранава Сяргея Мікалаевіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах групы агентурнай работы аддзела агентурнай работы і апэратыўна-службовай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Барачэню Генадзія Іванавіча	– першага намесніка начальніка – галоўнага інжынера 4970-й базы інжынерных боепрыпасаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Бароўскага Дзмітрыя Віктаравіча	– начальніка аддзялення баявой гатоўнасці і арганізацыі штодзённай дзейнасці аддзела рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння вучэбнага пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Баршчэўскага Дзмітрыя Міхайлавіча	– намесніка начальніка ўстанова «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Барылу Юрыя Эдуардавіча	– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання батальёна міліцыі Маскоўскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Барысюка Аляксея Фёдаравіча	– намесніка начальніка аддзела камплектавання – начальніка аддзялення камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
Батарчука Андрэя Уладзіміравіча	– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Міёрскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Бачаўскаса Яўгенія Іонавіча	– камандзіра зенітнага ракетнага дывізіёна 377-га гвардзейскага зенітнага ракетнага палка Паўночна-заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Бачкарову Іну Уладзіміраўну	– начальніка склада навігацыйна-тапаграфічнай службы штаба 103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Бегуна Дзмітрыя Міхайлавіча	– начальніка ўстанова «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», палкоўніка ўнутранай службы
Белькаўца Дзмітрыя Рыгоравіча	– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Петрыкаўскага райвыканкама, капітана міліцыі
Бельскага Віталія Міхайлавіча	– намесніка камандзіра па інжынерна-авіяцыйнай службе – начальніка інжынерна-авіяцыйнай службы вучэбна-трэніровачнай авіяцыйнай эскадрылі 206-га цэнтра падрыхтоўкі лётнага саставу Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Белянкову Наталію Віктараўну	– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 51 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, падпалкоўніка міліцыі
Берасневіча Ігара Іванавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння (статс-сакратара), падпалкоўніка міліцыі

Берцеля Мiхаiла Леанiдавiча	– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Бiзунова Дзiмiтрыя Анатольевiча	– камандзiра кадра iнжынернага дарожна-мостабудаўнiчага батальёна 188-й гвардзейскай iнжынернай брыгады Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Бiруля Алену Iванаўну	– старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных справах 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Бiрыча Сяргея Мiкалаевiча	– начальнiка штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
Бойку Аляксандра Мiкалаевiча	– выкладчыка цыкла аператыўна-тактычнай падрыхтоўкi ўстанова адукацыi «Вучэбны цэнтр Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь па падрыхтоўцы, павышэнню квалiфикацыi i перападрыхтоўцы кадраў органаў унутраных спраў», падпалкоўнiка мiлiцыi
Бруцкага Андрэя Вiктаравiча	– начальнiка цэнтра па падрыхтоўцы спецыялiстаў 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Бручкоўскага Вiктара Рудольфавiча	– старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных справах 1-га аддзялення 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасцi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Бужана Аляксея Аляксандравiча	– памочнiка начальнiка па мiжнароднаму супрацоўнiцтву факультэта па падрыхтоўцы замежных ваеннаслужачых установы адукацыi «Ваенная акадэмия Рэспублiкi Беларусь», маёра
Бужана Iгара Леанiдавiча	– намеснiка начальнiка войскаў сувязi аддзела сувязi Галоўнага штаба Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Булаўку Iгара Уладзiмiравiча	– старшага памочнiка начальнiка аддзялення iдэалагiчнай работы 116-й гвардзейскай штурмавой авiяцыйнай базы Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, маёра
Бурака Алега Дзiмiтрыевiча	– намеснiка начальнiка аддзялення пагранiчнага кантролю 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, маёра
Бурвеля Алега Iванавiча	– начальнiка аўтамабiльнай службы тэхнiчнай часцi вайскавой часцi 07147 Узброеных Сiл, маёра
Буткiна Канстанцiна Юр’евiча	– намеснiка камандзiра па ўзбраенню – начальнiка тэхнiчнай часцi 19-й асобнай гвардзейскай механiзаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Быцко Андрэя Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка аддзела нагляду i вышуку ўпраўлення выканання пакарання ў выглядзе абмежавання волi Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра мiлiцыi
Бычака Генадзiя Iванавiча	– намеснiка начальнiка аддзела пагранiчнай службы 18-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, маёра
Бычанка Iгара Iванавiча	– галоўнага спецыялiста навукова-даследчага цэнтра дзяржаўнай сiстэмы папярэджвання i лiквiдацыi надзвычайных сiтуацый i грамадзянскай абароны ўстанова «Навукова-даследчы iнстытут пажарнай бяспекi i праблем надзвычайных сiтуацый» Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях, падпалкоўнiка ўнутранай службы
Бычкова Сяргея Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка кантрольна-iнспектарскага ўпраўлення – начальнiка аддзела манiторынгу штаба Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка мiлiцыi
Бянько Рамана Анатольевiча	– штурмана-лётчыка верталётнага атрада верталётнай эскадрылi 50-й змешанай авiяцыйнай базы Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, маёра
Бярнадскага Аляксандра Генадзьевiча	– галоўнага спецыялiста арганiзацыйна-аналiтычнага ўпраўлення Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях, падпалкоўнiка ўнутранай службы
Важнiка Дзiмiтрыя Уладзiмiравiча	– начальнiка Партызанскага раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях установы «Мiнскае гарадское ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Беларусь», падпалкоўнiка ўнутранай службы

Вайціхоўскага Вадзіма Анатольевича	– начальніка службы сувязі аператыўнага аддзялення вайскавай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
Барнакова Яўгенія Анатольевича	– намесніка камандзіра вайскавай часці 07147 Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Бароніна Сяргея Мікалаевича	– міліцыянера-вадзіцеля асобнай роты міліцыі Брэсцкага абласнога ўпраўлення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Васіленку Сяргея Мікалаевича	– камандзіра 2-й асобнай роты палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Васілёнак Веру Канстанцінаўну Васільева Ігара Уладзіміравіча	– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Віцебскага райвыканкама, капітана міліцыі
Васільева Сяргея Уладзіміравіча	– намесніка начальніка аддзела ідэалагічнай работы Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Вашчылу Мечыслава Іванавіча	– начальніка 4-й групы мабілізацыйнага аддзела ваеннага камісарыята Мінскай вобласці, падпалкоўніка
Вельгіна Аляксандра Ігаравіча	– старшага інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Бераставіцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Венцоўскага Аляксандра Іванавіча	– намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Брэста, маёра міліцыі
Верхавец Святлану Анатольеўну	– начальніка аддзялення арганізацыйнага і камплектавання штаба 6-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Віткоўскага Ігара Вацлававіча	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Віткоўскага Ігара Вацлававіча	– намесніка начальніка 10-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Вусіка Леаніда Анатольевича	– старшага тэхніка цэнтра каналастваральных сістэм палявога вузла сувязі 60-га асобнага палка сувязі Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Вятошкіна Сяргея Аляксандравіча	– намесніка начальніка групы забеспячэння і бяспекі дарожнага руху аўтамабільнага батальёна вайскавай часці 5448 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
Гавінскага Руслана Васільевича	– намесніка начальніка аддзела пагранічнай службы 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
Гайдука Аляксандра Генадзьевіча	– намесніка камандзіра асобнай роты палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, капітана міліцыі
Гайдурова Дзмітрыя Іларыёнавіча	– намесніка камандзіра батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка штаба, падпалкоўніка міліцыі
Галавешкіну Алену Генадзьеўну	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, прапаршчыка
Галамбоўскага Андрэя Адвардавіча	– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Ашмянскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
Галоўчыца Генадзія Іванавіча	– начальніка Докшыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы

Ганусевіча Андрэя Іванавіча	– намесніка начальніка па тылу Ленінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Гапановіча Дзмітрыя Іванавіча	– аператыўнага дзяжурнага 1-й групы аператыўнага ўпраўлення штаба камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Гарадзінскага Сяргея Іванавіча	– начальніка службы бяспекі сувязі аддзела сувязі штаба Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Гарадовіча Уладзіміра Сцяпанавіча	– камандзіра чыгуначнага рамонтнага батальёна 30-й асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, падпалкоўніка
Гарбатага Сяргея Міхайлавіча	– намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню Брагінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
Гарбузава Андрэя Анатольевіча	– оперуаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Бялыніцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Гардзіенку Аляксея Валянцінавіча	– старшыню батальёна радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай аховы 8-га палка радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай аховы Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Гардзюніна Анатолія Юр’евіча	– намесніка начальніка па ўзбраенню каманднага пункта 115-га зенітнага ракетнага палка Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Гаркуна Вадзіма Мікалаевіча	– намесніка начальніка ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі – начальніка аддзела дарожна-патрульнай службы і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Гарчанка Ігара Сяргеевіча	– начальніка склада ўзвода матэрыяльнага забеспячэння 814-га цэнтра тэхнічнага забеспячэння Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Гваздоўскага Юрыя Паўлавіча	– намесніка начальніка штаба 197-га асобнага батальёна аховы і абслугоўвання 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, лейтэнанта
Герасімава Аляксандра Васільевіча	– старшага інспектара групы інфармацыі і грамадскіх сувязей Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Герасімава Уладзіміра Леанідавіча	– намесніка начальніка аддзела – начальніка 1-й групы 2-га аддзела аператыўнага ўпраўлення Галоўнага штаба Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Герашчанку Валерыя Вячаслававіча	– намесніка начальніка аддзела сувязі і інфармацыйных тэхналогій упраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Германа Сяргея Мікалаевіча	– намесніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення 1-й роты палка міліцыі спецыяльнага прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Гілевіча Дзмітрыя Аляксандравіча	– міліцыянера-вадзіцеля 7-й роты палка патрульна-паставой службы міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Гішмана Сяргея Уладзіміравіча	– ваеннага камісара Бераставіцкага раённага ваеннага камісарыята Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка
Глінніка Сяргея Віктаравіча	– міліцыянера-вадзіцеля групы тылавога забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Бярэзінскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі

Гнаiнскага Вiтaля Стaнiслaвaвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa курсa aддзaлeннa пeршaпaчaткoвaй пaд-рyхтoўкi вучэбнa-стрaйoвoгa пaдрaздзaлeннa ўстaнoвы aдукaцыi «Вучэбнy цeнтр Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў Рeспублiкi Бeларусь пa пaдрыхтoўцy, пaвышeннy квaлiфiкaцыi i пeрaпaдрyхтoўцy кaдрaў oргaнaў ўнyтрaных спрaў», кaпiтaнa мiлiцыi
Гоўзiчa Дзiмiтрыя Вaсiльeвiчa	– кaмaндзiрa aддзaлeннa ўзвoдa пaтрульнa-пaстaвoй слyжбy мiлiцыi мiлiцыi грaмaдскaй бязпeкi Мiнскaгa aддзeлa ўнyтрaных спрaў нa пaвeтрaным трaнспaрцe ўпрaўлeннa ўнyтрaных спрaў нa трaнспaрцe Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, стaршaгa прaпaршчыкa мiлiцыi
Грaкoвiчa Aляксaндрa Сяргeeвiчa	– стaршaгa слeдчaгa пa aсaблiвa вaжнyх спрaвax aддзeлa лiнeйнaгa кaнтрoлy ўпрaўлeннa пa кaнтрoлy зa пaпярэднiм слeдствaм гaлoўнaгa ўпрaўлeннa прaцэсyальнaгa кaнтрoлy пaпярeднaгa рaсслeдaвaннa Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Грaчoвa Aляксaндрa Aляксaндрaвiчa	– стaршaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa пa aсaблiвa вaжнyх спрaвax 5-гa aддзeлa ўпрaўлeннa пa нaркaкaнтрoлy i прoцiдeяннy гaндлy лyдзьмi крымiнaльнaй мiлiцыi Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, мaёрa мiлiцыi
Грыгaрaн Мaрынy Мaртyнaўнy Грыгaрoвiчa Aлeгa Aнaтoльeвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa 2-гa aддзeлa дзяржaўнaй устaнoвы «Спaртыўнy кaмiтэт Узбрoeных Сiл Рeспублiкi Бeларусь», мaёрa – нaчaльнiкa aддзaлeннa ўзбрaeннa aддзeлa мaтэрыяльнa-тэхнiчнaгa зaбeспячeннa дзяржaўнaй устaнoвы «Зaвoд пa рaмoнтy ўзбрaeннa i тэхнiкi» пaгрaнiчнaй слyжбy, мaёрa
Грынeвiчa Вaлeрыя Улaдзiмiрaвiчa	– нaчaльнiкa вaртy 1-гa ўзвoдa aхoвы 3-й стрaлкoвaй рoты 2-гa aсoбнaгa стрaлкoвaгa бaтaльёнa вaйскoвaй чaсцi 6713 ўнyтрaных вoйскaў Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, стaршaгa прaпaршчыкa
Грысyoкa Сяргeя Яўгeнъeвiчa	– нaмeснiкa кaмaндзiрa пa iдэaлaгiчнaй рaбoцe – нaчaльнiкa aддзaлeннa iдэaлaгiчнaй рaбoты 8-й рaдыётэхнiчнaй брыгaды Зaхoднaгa aпeрaтыўнa-тaктычнaгa кaмaндaвaннa Вaeннa-пaвeтрaных сiл i вoйскaў сyпрaцьпaвeтрaнaй aбaрoны Узбрoeных Сiл, пaдпaлкoўнiкa
Грыцaлa Вaсiлiя Iвaнaвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa 2-гa aддзeлa 4-гa ўпрaўлeннa гaлoўнaгa ўпрaўлeннa ўлaснaй бязпeкi Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, мaёрa мiлiцыi
Грэкa Вaлeрыя Пaўлaвiчa	– нaчaльнiкa грyпy рэглaмeнтy i рaмoнтy 147-й зeнiтнaй рaкeтнaй брыгaды Пaўнoчнa-зaхoднaгa aпeрaтыўнa-тaктычнaгa кaмaндaвaннa Вaeннa-пaвeтрaных сiл i вoйскaў сyпрaцьпaвeтрaнaй aбaрoны Узбрoeных Сiл, пaдпaлкoўнiкa
Грэкaвa Сяргeя Iвaнaвiчa	– стaршaгa iнспeктaрa крымiнaльнa-выкaнaўчaй iнспeкцыi мiлiцыi грaмaдскaй бязпeкi aддзeлa ўнyтрaных спрaў Дрыбiнскaгa рaйвыкaнкaмa, мaёрa мiлiцыi
Гyкaвa Дзiмiтрыя Aнaтoльeвiчa	– стaршaгa слeдчaгa пa aсaблiвa вaжнyх спрaвax ўпрaўлeннa пa рaсслeдaвaннy злaчынствaў y фiнaнсaвa-крэдытнaй сiстeмe гaлoўнaгa слeдчaгa ўпрaўлeннa пaпярeднaгa рaсслeдaвaннa Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Гyрскaгa Рyслaнa Вaлeр'eвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa штaбa 74-гa aсoбнaгa пaлкa сyвязi Зaхoднaгa aпeрaтыўнaгa кaмaндaвaннa Сyхaпyтнyх вoйскaў Узбрoeных Сiл, мaёрa
Гyрынa Aляксaндрa Мiкaлaeвiчa	– нaмeснiкa кaмaндзiрa пa iдэaлaгiчнaй рaбoцe – нaчaльнiкa aддзaлeннa iдэaлaгiчнaй рaбoты 11-й aсoбнaй гвaрдзeйскaй мeхaнiзaвaнaй брыгaды Зaхoднaгa aпeрaтыўнaгa кaмaндaвaннa Сyхaпyтнyх вoйскaў Узбрoeных Сiл, пaдпaлкoўнiкa
Гyрынoвiчa Aляксaндрa Aляксaндрaвiчa	– стaршaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa 1-гa aддзeлa 8-гa ўпрaўлeннa гaлoўнaгa ўпрaўлeннa ўлaснaй бязпeкi Мiнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, мaёрa мiлiцыi
Дaвyдзeнкy Aляксaндрa Мiкaлaeвiчa	– кaмaндзiрa aддзaлeннa 2-гa ўзвoдa пaтрульнa-пaстaвoй слyжбy мiлiцыi 2-й aсoбнaй рoты пaтрульнa-пaстaвoй слyжбy мiлiцыi пaлкa пaтрульнa-пaстaвoй слyжбy мiлiцыi ўпрaўлeннa ўнyтрaных спрaў Брэсцкaгa aблвыкaнкaмa, прaпaршчыкa мiлiцыi

Данiленку Аляксандра Аляксандравiча	– памочнiка камандзiра ўзвода – камандзiра аддзялення 1-й роты палка патрульна-паставой службы мiлiцыi ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, старшага прапаршчыка мiлiцыi
Данчанку Сяргея Уладзiмiравiча	– начальнiка аддзялення аддзела iдэалагiчнай работы i кадравага забеспячэння атрада пагранiчнага кантролю «Мiнск» пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Дарашэнку Юрыя Иванавiча	– начальнiка аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, маёра
Дарошку Дзмiтрыя Васiльевiча	– начальнiка аддзела папраўчага працэсу турмы № 8 упраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў па г. Мiнску i Мiнскай вобласцi, маёра ўнутранай службы
Дзевяцiлава Вiталiя Сяргеевiча	– намеснiка начальнiка Навабелiцкага (г. Гомеля) аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў па iдэалагiчнай рабоце i кадраваму забеспячэнню, капiтана мiлiцыi
Дзегцярова Алега Мiкалаевiча	– начальнiка аддзела вышуковай работы ўпраўлення крымiнальнага вышуку крымiнальнай мiлiцыi ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
Дземчука Анатолiя Гнатавiча	– намеснiка начальнiка па аператыўна-тактычнай рабоце Смаргонскага раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Бeларусь», падпалкоўнiка ўнутранай службы
Дзем'яненку Дзмiтрыя Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка Кастрычнiцкага (г. Мiнска) аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў – начальнiка аддзялення сродкаў i сiстэм аховы, маёра мiлiцыi
Дзюбчанку Уладзiмiра Генадзьевiча	– начальнiка 2-га аддзела (службовых праверак) iнспекцыi па асабоваму складу Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра мiлiцыi
Дзямiдчыка Дзмiтрыя Иванавiча	– мiлiцыянера роты мiлiцыi Барысаўскага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Дзятлава Сяргея Иванавiча	– старшага iнспектара-iнжынера групы сродкаў i сiстэм аховы Докшыцкага аддзялення Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра мiлiцыi
Долбiка Уладзiмiра Мiхайлавiча	– начальнiка пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 17 Слуцкага раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях установы «Мiнскае абласное ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Бeларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Доўнар Святлану Фёдараўну	– iнспектара аддзялення па грамадзянству i мiграцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Дзяржынскага райвыканкама, капiтана мiлiцыi
Драздова Андрэя Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка кiналагiчнага цэнтра 15-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Дубiнчыка Аляксандра Алегавiча	– першага намеснiка начальнiка Бабруйскага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў – начальнiка аддзялення мiлiцэйскай, ваенiзаванай i вартавой аховы, маёра мiлiцыi
Дудара Андрэя Пятровiча	– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Дударонка Яўгенiя Пятровiча	– выкладчыка кафедры супрацьпаветранай абароны ваеннага факультэта ў Беларускам дзяржаўным унiверсiтэце, падпалкоўнiка
Дылеўскага Мiкалая Федаравiча	– старшага дзяржаўтiнспектара аддзялення дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Ляхавiцкага райвыканкама, капiтана мiлiцыi
Дылько Кацярыну Сяргееўну	– старшага афiцэра службы грашовага забеспячэння i заробнай платы фiнансава-эканамiчнага аддзялення вайскавой часцi 3214 унутраных войскаў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта

Есіпава Уладзіміра Уладзіміравіча	– старшага афіцэра апэратыўна-сітуацыйнага аддзялення апэратыўнага ўпраўлення 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Еўдакімава Андрэя Анатольевіча	– начальніка ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў упраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Еўтухова Аляксандра Міхайлавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення дазнання – начальніка аддзялення занальнага кантролю папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Ефіменку Альберта Мікалаевіча	– начальніка мабілізацыйнага аддзела Лунінецкага раённага ваеннага камісарыята Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка
Жаваранкава Барыса Аляксандравіча	– старшага афіцэра 2-й групы апэратыўнага аддзела штаба Заходняга апэратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Жамайдука Валянціна Аляксандравіча	– начальніка вузла сувязі і радыётэхнічнага забеспячэння 5-га асобнага батальёна аховы і абслугоўвання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Жанкевіч Анжэлу Уладзіміраўну	– намесніка начальніка аддзела дазнання папярэдняга расследавання аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама, маёра міліцыі
Жука Анатолія Анатольевіча	– намесніка камандзіра па тэхнічнай часці – начальніка тэхнічнай часці 77-га асобнага маставаго чыгуначнага батальёна 30-й асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, маёра
Жука Сяргея Аркадзьевіча	– начальніка аддзялення капітальнага будаўніцтва аддзела матэрыяльна-гаспадарчага забеспячэння ўпраўлення тылавога забеспячэння Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Жукоўскага Юрыя Леанідавіча	– начальніка 3-й групы мабілізацыйнага аддзела ваеннага камісарыята Магілёўскай вобласці, падпалкоўніка
Жывіцу Сяргея Уладзіміравіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 2-га аддзялення 3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення апэратыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Забайскага Леаніда Пятровіча	– намесніка начальніка 1-га аддзела ўпраўлення закупак і рамонту ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Заваратнюка Андрэя Аляксандравіча	– начальніка інжынерна-транспартнай часці дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніка ўнутранай службы
Задорскага Сяргея Андрэевіча	– камандзіра батальёна кіравання 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Зайцава Аляксандра Віктаравіча	– начальніка міжраённага аддзела экалагічнага нагляду дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Зайцава Уладзіміра Анатольевіча	– старшага афіцэра аддзела войскаў супрацьпаветранай абароны Заходняга апэратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Захарчыца Алега Алегавіча	– начальніка службы артылерыйска-тэхнічнага забеспячэння аддзела ўзбраення ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», маёра
Зелянеўскага Аляксандра Зігмундавіча	– старшага інструктара па ваджэнню пажарнай машыны пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Кастрычніцкага раёна Віцебскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы

Зіму Аляксандру Валер'еўну	– начальніка аддзялення па грамадзянству, пашпартнай рабоце і выезду за мяжу ўпраўлення па грамадзянству і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка
Зоткіна Сяргея Уладзіміравіча	– намесніка начальніка штаба 60-га асобнага палка сувязі Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Зубеню Валерыя Міхайлавіча	– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання страявога падраздзялення міліцыі Любанскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Зубко Вадзіма Іванавіча	– галоўнага эксперта аддзялення фізіка-хімічных і біялагічных экспертыз аддзела спецыяльных экспертыз экспертна-крыміналістычнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Іванова Канстанціна Віктаравіча	– начальніка Чэрыкаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Іванова Рыгора Мікалаевіча	– намесніка камандзіра верталётнага атрада верталётнай эскадрылі 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Іваночку Вадзіма Анатольевіча	– галоўнага спецыяліста аддзела эканамічнай работы фінансава-эканамічнага ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Іванюка Аляксандра Аляксандравіча	– эксперта аддзела крыміналістычных экспертыз экспертна-крыміналістычнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
Ільющчанку Дзмітрыя Леанідавіча	– начальніка аддзялення баявой падрыхтоўкі 336-й рэактыўнай артылерыйскай брыгады Узброеных Сіл, маёра
Ілюшына Аляксея Генадзьевіча	– намесніка камандзіра па тылу – начальніка тылу 36-й дарожна-маставой брыгады транспартных войскаў, маёра
Іойніса Алега Валянцінавіча	– начальніка аддзялення аўтатэхнічнага забеспячэння аддзела ўзбраення ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Кабарыху Юрыя Канстанцінавіча	– старшага інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, маёра міліцыі
Каваленку Ігара Аляксандравіча	– намесніка начальніка штаба 11-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Кавалёва Вячаслава Канстанцінавіча	– начальніка аддзялення ідэалагічнай работы 103-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Казака Сяргея Іванавіча	– інспектара інспекцыі дзяржаўнага пажарнага нагляду Дзятлаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
Казенную Наталлю Васілеўну	– старшага памочніка начальніка харчовай службы тылу 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Казлова Віталія Ягоравіча	– інспектара па дазвольнай рабоце аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Кармянскага райвыканкама, лейтэнанта міліцыі
Казлоўскага Аляксандра Мікалаевіча	– начальніка кафедры фізічнай падрыхтоўкі і спорту – начальніка фізічнай падрыхтоўкі і спорту ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Калішука Ігара Іванавіча	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Калодзіцу Уладзіміра Мікалаевіча	– намесніка камандзіра па ўзбраенню – начальніка тэхнічнай часці 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Калодзiча Анатолiя Паўлавiча	– старшага кантралёра – старшыню аддзялення пагранiчнага кантролю 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Калугiна Сяргея Уладзiмiравiча	– камандзiра 40-й базы аховы, сувязi i абслугоўвання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Камзалаву Таццяну Уладзiмiраўну	– начальнiка службы ўлiку i выдачы пропускау атрада пагранiчнага кантролю «Мiнск» пагранiчнай службы, лейтэнанта
Канавальчыка Германа Юр’евiча	– старшага афiцэра 1-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага апэратыўнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Канаша Мiкалая Уладзiмiравiча	– камандзiра ўзвода забеспячэння вучэбнага працэсу 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сiл, старшага прапаршчыка
Канашэвiча Андрэя Уладзiмiравiча	– начальнiка групы перадаючых радыёўстройстваў перадаючага радыёцэнтра 62-га цэнтральнага вузла сувязi Мiнiстэрства абароны, малодшага лейтэнанта
Кандратовiча Сяргея Уладзiмiравiча	– начальнiка аддзела ўнутраных спраў Глускага райвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
Кандраценку Аляксандра Вiтальевiча	– намеснiка начальнiка штаба – начальнiка тылавога пункта кiравання ўпраўлення тылу Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Кандыбу Мiхаiла Генадзьевiча	– мiлiцыянера групы затрымання роты мiлiцыi Наваполацкага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Капусцiна Юрыя Мiкалаевiча	– апэратыўнага дзяжурнага дзяжурнай змены цэнтру апэратыўнага кiравання пры ўстанове «Вiцебскае абласное ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Бeларусь», падпалкоўнiка ўнутранай службы
Карасева Вячаслава Аляксандравiча	– старшага оперупаўнаважанага па асаблiва важных справах 1-га аддзела 6-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Карася Дзмiтрыя Уладзiмiравiча	– начальнiка службы ракетна-артылерыйскага ўзбраення тэхнiчнай часцi 50-й асобнай гвардзейскай механiзаванай брыгады Заходняга апэратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, маёра
Караткевiча Iгара Аркадзевiча	– намеснiка начальнiка змены аддзялення пагранiчнага кантролю 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Каршукова Алега Мiкалаевiча	– мiлiцыянера-вадзiцеля апэратыўна-дзяжурнай службы аддзялення мiлiцэйскай, ваенiзаванай i вартавой аховы Фрунзенскага (г. Мiнска) аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка мiлiцыi
Карэлiна Аляксандра Iванавiча	– оперупаўнаважанага аддзялення вышуковай работы аддзела крымiнальнага вышуку крымiнальнай мiлiцыi аддзела ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна г. Вiцебска, маёра мiлiцыi
Кассаржэўскую Таццяну Iванаўну	– начальнiка медыцынскай службы – начальнiка медыцынскага пункта 110-га асобнага палка матэрыяльнага забеспячэння Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, маёра медыцынскай службы
Касцюкевiча Сяргея Iванавiча	– начальнiка штаба – першага намеснiка камандзiра 29-й зенiтнай ракетнай брыгады Паўночна-заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Касьянава Юрыя Iванавiча	– старшага кантралёра рэжымнага аддзела выхаваўчай калонii № 2 ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласцi, старшага прапаршчыка ўнутранай службы

Катлярова Віктара Рыгоравіча	– старшага дазнавацеля па асабліва важных справах аддзела занальнага кантролю ўпраўлення дазнання галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Катралёву Алу Пятроўну	– намесніка начальніка аддзела Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, маёра
Катульскага Ігара Мікалаевіча	– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце 77-га асобнага мастагога чыгуначнага батальёна 30-й асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, капітана
Каўрыгу Сяргея Сяргеевіча	– оперуаўнаважанага аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
Каўша Сяргея Уладзіміравіча	– намесніка начальніка штаба па службе войскаў 85-й брыгады сувязі Узброеных Сіл, маёра
Кацэба Людмілу Віктараўну	– фельчара – начальніка аптэкі медыцынскага пункта 231-й артылерыйскай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Кашаверавы Сяргея Іванавіча	– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка аддзялення ідэалагічнай работы 19-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Кашкана Андрэя Адамавіча	– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы 2-га ўзвода дарожна-патрульнай службы аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
Кішкурну Уладзіміра Францавіча	– старшага па корпусу дзяжурнай службы следчага ізалятара № 1 ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Клімовіча Сяргея Яўгеневіча	– ваеннага каменданта камендатуры ваенных зносін упраўлення ваенных зносін транспартных войскаў, падпалкоўніка
Клімчанку Віталія Пятровіча	– міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Віцебска, прапаршчыка міліцыі
Клімчынскага Паўла Іванавіча	– намесніка аператыўнага дзяжурнага цэнтра аператыўнага кіравання пры ўстанове «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
Ключнікава Васілія Сцяпанавіча	– старшага дзяржаўтаінспектара аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Рагачоўскага райвыканкама, капітана міліцыі
Князева Сяргея Уладзіміравіча	– начальніка рэдакцыйнай часці 31-га навігацыйна-тапаграфічнага цэнтра Узброеных Сіл, маёра
Козара Вячаслава Анатољевіча	– намесніка начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі – начальніка аддзела прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Козела Васілія Васільевіча	– старшага памочніка начальніка бранятанкавай службы тэхнічнай часці 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, маёра
Комара Аляксандра Мікалаевіча	– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра 108-га асобнага палка матэрыяльнага забеспячэння Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Копелева Андрэя Адамавіча	– намесніка камандзіра авіяцыйнай эскадрыллі 50-й змешанай авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра

Корзіка Яўгенія Анатольевіча	– міліцыянера-кінолага групы затрымання батальёна міліцыі Савецкага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Корзун Святлану Леанідаўну	– старшага інспектара прафілактыкі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
Корзуна Дзмітрыя Міхайлавіча	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Корчыка Георгія Сцяпанавіча	– начальніка цыкла – прафесара кафедры лётнай падрыхтоўкі і баявога прымянення авіяцыі авіяцыйнага факультэта ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка
Коршуна Барыса Барысавіча	– начальніка ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Карэліцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Котава Аляксандра Уладзіміравіча	– міліцыянера батальёна міліцыі Заводскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Коўзуся Рамана Вячаслававіча	– старшага інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Воранаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Кохана Аляксандра Уладзіміравіча	– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Лагойскага райвыканкама, маёра міліцыі
Краснову Вольгу Аляксандраўну	– начальніка аператыўнай сакрэтнай часці 10-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Крата Юрыя Васільевіча	– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Івацэвіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Краўцова Вадзіма Уладзіміравіча	– намесніка начальніка аператыўнага аддзялення штаба 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Краўцэвіча Віктара Казіміравіча	– намесніка начальніка аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
Крутога Уладзіміра Якаўлевіча	– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Магілёўскага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Крывальцэвіча Дзмітрыя Уладзіміравіча	– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 19 Ленінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Крыжова Аляксандра Аляксандравіча	– міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога падраздзялення міліцыі Быхаўскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Крылова Вячаслава Георгіевіча	– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Шклоўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Крыулькіна Алега Генадзьевіча	– камандзіра кадра роты аховы і забеспячэння кадра 1019-га камандна-разведвальнага цэнтра Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Крыўко Андрэя Уладзіміравіча	– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Полацкага гарвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, падпалкоўніка міліцыі
Крэндзікава Аляксея Уладзіміравіча	– інспектара дарожна-патрульнай службы батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі

Крэсіка Уладзіміра Уладзіміравіча	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела забеспячэння аўтатранспартам і спецыяльнай тэхнікай упраўлення тэхнікі і ўзбраення Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Кудраўцава Дзмітрыя Генадзьевіча Кузьміч Марыну Іосіфаўну	– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра – намесніка начальніка аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Гродзенскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка аддзялення камплектавання, маёра міліцыі
Кукліна Аляксея Валянцінавіча	– камандзіра кадра асобнага інжынерна-сапёрнага батальёна 37-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Кулагу Віталія Валер’евіча Кулажанку Юрыя Васільевіча	– намесніка начальніка навукова-даследчай часці ўстанова адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніка – начальніка кантрольна-тэхнічнага пункта 15-й зенітнай ракетнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Кулакевіча Сяргея Яўгеньевіча Курбацкага Аляксандра Федаравіча	– намесніка начальніка рэчавага ўпраўлення Міністэрства абароны, падпалкоўніка – інспектара дарожна-патрульнай службы батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, капітана міліцыі
Курса Аляксандра Фёдаравіча	– старшага выкладчыка кафедры «Тактыка і агульнаваенная падрыхтоўка» ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускам нацыянальным тэхнічным універсітэце, падпалкоўніка
Курыленку Эдуарда Віктаравіча	– намесніка начальніка следчага ізалятара № 2 па тылавому забеспячэнню ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
Кутаса Міхаіла Тадэушавіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела па раскрыццю злачынстваў мінулых гадоў упраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Кухарчука Алега Сяргеевіча Кухту Аляксея Аляксандравіча	– начальніка 4-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі – старшага інспектара-дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Баранавіцкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Куцко Аляксандра Георгіевіча	– вадзіцеля пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2 Брэсцкага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Кушнера Аляксандра Паўлавіча	– старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Смалявіцкага райвыканкама, капітана міліцыі
Куяўскага Андрэя Станіслававіча	– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце верталётнай эскадрылі 181-й баявой верталётнай базы Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Лабёнка Яўгена Генадзьевіча	– міліцыянера-дзяжурнага ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Ушацкага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Лабуця Паўла Казіміравіча	– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Браслаўскага райвыканкама, маёра міліцыі

Лагвiнцa Пятра Иванавiча	– намеснiка начальнiка аддзела крyмiнальнага вышyкy крyмiнальнай мiлiцыi аддзела ўнутраных спраў Маладзечанскага райвыканкама, маёра мiлiцыi
Лагойскага Уладзiмiра Эдуардавiча	– камандзiра кадра супрацьтанкавага артылерыйскага дывiзiёна аддзялення 231-й артылерыйскай брыгады Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Лагуноўскага Васiлiя Мiхайлавiча	– старшага ўчастковага iнспектара мiлiцыi аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Магiлёўскага райвыканкама, маёра мiлiцыi
Лазарэнкава Андрэя Анатольевiча	– старшага дазнавацеля аддзялення дазнання папярэдняга расследавання аддзела ўнутраных спраў Чэрвеньскага райвыканкама, маёра мiлiцыi
Лайшу Мiкалая Аляксандравiча	– старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Баранавiцкага райвыканкама, маёра мiлiцыi
Ламачэнку Ивана Уладзiмiравiча Ланчакова Андрэя Дзмитрыевiча	– першага намеснiка начальнiка аддзела ўнутраных спраў Слаўгарадскага райвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi – камандзiра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часцi № 2 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях установы «Мiнскае гарадское ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рeспублiкi Бeларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Лаўрыка Аляксандра Вiктаравiча	– камандзiра авiяцыйнага звяна авiяцыйнай эскадрыллi 116-й гвардзейскай штурмавой авiяцыйнай базы Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, маёра
Лескаўца Сяргея Уладзiмiравiча	– начальнiка мабiлiзацыйнага аддзела Полацкага аб'яднанага гарадскога ваеннага камiсарыята Вiцебскай вобласцi, падпалкоўнiка
Леўчыка Леанiда Леанiдавiча	– намеснiка начальнiка штаба – начальнiка аператыўнага аддзялення штаба 6-й асобнай гвардзейскай механiзаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Лёлю Игара Мiкалаевiча Лiннiка Сяргея Мiхайлавiча	– начальнiка арганiзацыйнай групы 581-га галоўнага цэнтра аналізу i прагнозу Узброеных Сiл, падпалкоўнiка – начальнiка аддзела захоўвання 2060-й базы захоўвання i рамонту Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, лейтэнанта
Лiплянiна Яўгенiя Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка 4-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышyковай дзейнасцi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра мiлiцыi
Лiса Дзмитрыя Антонавiча	– галоўнага спецыялiста аддзялення матэрыяльнага забеспячэння аддзела матэрыяльна-гаспадарчага забеспячэння ўпраўлення тылавога забеспячэння Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы
Лiска Сяргея Аляксандравiча Лiсовiча Валерыя Иванавiча	– намеснiка начальнiка ансамбля песнi i танца вайскавой часцi 5448 унутраных войскаў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, капiтана – начальнiка аддзела рэжымна-сакрэтнай дзейнасцi ўпраўлення рэжыму i арганiзацыйнага забеспячэння 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Лiтвiнава Сяргея Мiкалаевiча	– мiлiцыянера групы затрымання роты мiлiцыi Рэчыцкага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Лойку Алега Станiслававiча	– старшага дазнавацеля аддзела дазнання папярэдняга расследавання аддзела ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна г. Гродна, маёра мiлiцыi
Лужкова Сяргея Рыгоравiча	– намеснiка начальнiка ўстановы «Гомельскае абласное ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рeспублiкi Бeларусь», маёра ўнутранай службы

Лук'яненка Алену Іванаўну	– камандзіра 2-га ўзвода кантралёраў 8-й стралковай роты 4-га асобнага стралковага батальёна вайскавай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
Лукашэвіча Івана Іванавіча	– начальніка аддзялення службы апэратыўнага ўпраўлення 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Ляліка Валерыя Яраслававіча	– начальніка Рэчыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Ляўкова Руслана Аляксеевіча	– начальніка аддзялення кадраў 15-й зенітнай ракетнай брыгады Паўночна-заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Ляўкоўскага Аляксандра Сяргеевіча	– камандзіра вучэбнага ўзвода вучэбнай роты 114-й гвардзейскай школы па падрыхтоўцы прапаршчыкаў і спецыялістаў харчовай службы 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Ляўкоўскага Уладзіміра Уладзіміравіча	– старшыню роты сувязі 2-й інжынернай брыгады Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Ляшкова Аляксандра Васільевіча	– памочніка начальніка каманднага пункта 244-га цэнтра радыёэлектроннай разведкі Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Макоўскага Сяргея Іванавіча	– начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Полацкага гарвыканкама, маёра міліцыі
Максіменку Ігара Іванавіча	– міліцыянера асобнай роты міліцыі Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Максіюка Аляксандра Анатольевіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела па выяўленню цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў ўпраўлення па наркакантролю і процідзеянню гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Малашука Дзмітрыя Яўгеньевіча	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Маліноўскага Дзяніса Аляксандравіча	– начальніка групы тэхналагічнага кантролю рамонтна-аднаўленчай базы вайскавай часці 5529 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана
Маліноўскага Уладзіміра Анатольевіча	– начальніка Добрушкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Малючэнку Васілія Мікалаевіча	– начальніка папраўчай установы адкрытага тыпу № 26 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра міліцыі
Маляўкіна Барыса Пятровіча	– начальніка аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі Мінскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Маргаліка Юрыя Леанідавіча	– міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога падраздзялення міліцыі Капыльскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Мароза Юрыя Арсеньевіча	– старшага інспектара па бытавому і працоўнаму ўладкаванню спецкантынгенту аддзела папраўчага працэсу папраўчай калоніі № 14 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Масюка Аляксандра Іванавіча	– мiлiцыянера-вaдзiцeля групы тылавога забeспячeннa аддзeла ўнутраных спраў Зeльвeнскага раiвкaнкaмa, прaпаршчыкa мiлiцыi
Матвeйчыкa Аляксандра Эдуардaвiчa	– старшaгa iнжынeрa iнжынeрнa-авiяцыйнaй службы 116-й гвaрдзeйскaй штурмaвoй авiяцыйнaй бaзы Вaeннa-пaвeтрaных сiл i вoйскаў супрaцьпaвeтрaнaй абaрoны Узбрoeных Сiл, маeрa
Мaтукeвiчa Мiкaлaя Улaдзiмiрaвiчa	– нaчaльнiкa хaрчoвaй службы 4-гa ўпрaўлeннa Дeпaртaмeнтa тpaнспaртнaгa забeспячeннa Мiнiстэртвa абaрoны, маeрa
Мaхнaчa Сяргeя Іванaвiчa	– кaмaндзiрa аддзeлeннa рoты пaтрульнa-пaстaвoй службы мiлiцыi мiлiцыi гpaмaдскaй бeспeкi Мiнскaгa аддзeлa ўнутраных спраў нa тpaнспaрцe ўпрaўлeннa ўнутраных спраў нa тpaнспaрцe Мiнiстэртвa ўнутраных спраў, старшaгa прaпаршчыкa мiлiцыi
Мaцeвiчa Івaнa Улaдзiмiрaвiчa	– кaмaндзiрa рaмoнтнaй рoты 310-й гвaрдзeйскaй групы aртылeрыi 120-й aсoбнaй гвaрдзeйскaй мeхaнiзaвaнaй брyгaды Пaўнoчнa-зaxoднyгa aпeрaтыўнaгa кaмaндaвaннa Сухaпyтных вoйскаў Узбрoeных Сiл, старшaгa прaпаршчыкa
Мaцyoшкoвa Аляксeя Мiкaлaeвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa 2-гa аддзeлa 5-гa ўпрaўлeннa гaлoўнaгa ўпрaўлeннa ўлaснaй бeспeкi Мiнiстэртвa ўнутраных спраў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Мaшкiнa Аляксандра Гeнaдзeвeвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa aхoвы прaвaпaрaдкy i прaфiлaктыкi мiлiцыi гpaмaдскaй бeспeкi – нaчaльнiкa аддзeлeннa aргaнiзaцый ўзaeмaдзeяннa пa забeспячeннo гpaмaдскaгa пaрaдкy ўпрaўлeннa ўнутраных спраў Мiнскaгa aблвкaнкaмa, маeрa мiлiцыi
Мeльнiкaвa Андрeя Гeнaдзeвeвiчa	– старшaгa aфiцeрa аддзeлeннa службы aпeрaтыўнaгa ўпрaўлeннa 86-й пaгрaнiчнaй групы пaгрaнiчнaй службы, маeрa
Мeльнiкaвa Бaрысa Пятрoвiчa	– aпeрaтыўнaгa дзeжурнaгa аддзeлeннa бaявoгa кiрaвaннa штaбa 49-й рaдыeтeхнiчнaй брyгaды Пaўнoчнa-зaxoднyгa aпeрaтыўнa-тaктычнaгa кaмaндaвaннa Вaeннa-пaвeтрaных сiл i вoйскаў супрaцьпaвeтрaнaй абaрoны Узбрoeных Сiл, маeрa
Мeльнiчынa Вaсiлiя Іванaвiчa	– старшaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa пa aсaблiвa вaжных спрaвax аддзeлa пa рaскрyццyo злaчынствaў y сфeры вoскiх тeхнoлoгiй крымiнaльнaй мiлiцыi ўпрaўлeннa ўнутраных спраў Брeсцкaгa aблвкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Мeльнiчeнкy Вiтaлiя Улaдзiмiрaвiчa	– нaчaльнiкa аддзeлeннa службы aпeрaтыўнaгa ўпрaўлeннa 86-й пaгрaнiчнaй групы пaгрaнiчнaй службы, пaдпaлкoўнiкa
Мeншчыкaвa Сяргeя Бaрысaвiчa	– нaчaльнiкa 1-й групы 1-гa аддзeлa 1-гa ўпрaўлeннa гaлoўнaгa aпeрaтыўнaгa ўпрaўлeннa Гeнeрaльнaгa штaбa Узбрoeных Сiл, пaлкoўнiкa
Мiклaшeўскaгa Мiхaилa Іociфaвiчa	– нaчaльнiкa аддзeлa лiнeйнaгa кaнтрoльнaгa ўпрaўлeннa дaзнaннa гaлoўнaгa ўпрaўлeннa прaцeсyальнaгa кaнтрoльнaгa пaпярeднyгa рaсслeдaвaннa Мiнiстэртвa ўнутраных спраў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Мiрoнчыкa Сяргeя Сяргeeвiчa	– кaмaндзiрa пaдрaздзeлeннa мiлiцыi спeцыяльнaгa прызнaчeннa ўпрaўлeннa ўнутраных спраў нa тpaнспaрцe Мiнiстэртвa ўнутраных спраў, маeрa мiлiцыi
Мiсyoнa Рyслaнa Эдмyндaвiчa	– старшaгa дaзнaвaцeлa пa aсaблiвa вaжных спрaвax аддзeлa зaнaльнaгa кaнтрoльнaгa ўпрaўлeннa дaзнaннa гaлoўнaгa ўпрaўлeннa прaцeсyальнaгa кaнтрoльнaгa пaпярeднyгa рaсслeдaвaннa Мiнiстэртвa ўнутраных спраў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Мiхaйлaвa Сяргeя Вaлeр'eвiчa	– нaчaльнiкa аддзeлa дaзнaннa пaпярeднyгa рaсслeдaвaннa аддзeлa ўнутраных спраў Пoлaцкaгa гaрвкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi
Мiхнeнкa Улaдзiмiрa Мiхaйлaвiчa	– нaчaльнiкa цыклa – прaфeсaрa кaфeдры бaявoгa прымeнeннa пaдрaздзeлeннaў рaкeтных вoйскаў i aртылeрыi aгyльнaвaйскoвaгa фaкyльтeтa ўстaнoвы aдyкaцый «Вaeннaя aкaдeмiя Рeспyблiкi Бeларусь», пaлкoўнiкa
Мiхнo Алeгa Аляксaндрaвiчa	– старшaгa ўчaсткoвaгa iнспeктaрa мiлiцыi аддзeлa aхoвы прaвaпaрaдкy i прaфiлaктыкi мiлiцыi гpaмaдскaй бeспeкi аддзeлa ўнутраных спраў Лeпeльскaгa рaйвкaнкaмa, маeрa мiлiцыi

Міцкевіча Сяргея Пятровіча	– камандзіра батальёна сувязі 74-га асобнага палка сувязі Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Міцулю Івана Іванавіча	– начальніка пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 7 Бабруйскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Мішчанку Максіма Вадзімавіча	– старшага інжынера аддзялення распрацоўкі і ўкаранення аўтаматызаванай сістэмы інфармацыйнага забеспячэння цэнтра інфармацыйных тэхналогій цэнтральнага вузла сувязі пагранічнай службы, маёра
Моштыля Мікалая Мікалаевіча	– старшага афіцэра 2-га аддзела ўпраўлення прававога забеспячэння Міністэрства абароны, маёра юстыцыі
Мурашку Юрыя Люцыянавіча	– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю па ідэалагічнай рабоце 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
Мядзведзева Ігара Альбертавіча	– намесніка начальніка інфармацыйнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка аддзела дзяржаўнай рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў, падпалкоўніка міліцыі
Мядзведзя Валерыя Віктаравіча	– начальніка аддзела арганізацыі прымянення сіл і сродкаў службы аховы дзяржаўнай граніцы аператыўнага ўпраўлення 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Мякіша Генадзя Іванавіча	– памочніка камандзіра 1-га ўзвода – камандзіра аддзялення роты канвойнай службы міліцыі палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Мялешку Віталія Сцяпанавіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Мяліка Юрыя Мікалаевіча	– начальніка міжраённага рэгістрацыйна-экзаменацыйнага аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Мяргур’ева Ігара Анатольевіча	– начальніка папраўчай калоніі № 12 ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы
Мяшкелу Аляксандра Вацлававіча	– старшага кантралёра – старшыню пагранічнага паста 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Навумава Дзмітрыя Вячаслававіча	– начальніка варты ўзвода аховы 1-й стралковай роты 1-га стралковага батальёна вайскавай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
Надольскага Віталія Мечыслававіча	– старшага інструктара-выратавальніка пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ўстановы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Надточыя Вячаслава Якаўлевіча	– начальніка 1-й групы аператыўнага ўпраўлення штаба камандавання сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Найдзенку Васілія Аляксандравіча	– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска – начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
Напрэенку Аляксандра Віктаравіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Касцюковіцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Наумовіча Уладзіміра Іванавіча	– начальніка ўпраўлення капітальнага будаўніцтва і рамонту Дэпартамента фінансаў і тылу Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Нацёкіну Таццяну Віктараўну	– намесніка начальніка папраўчай калоніі № 24 па папраўчаму працэсу, ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, маёра ўнутранай службы

Нeсцeрaвa Юрaя Вaсiльeвiчa	– iнспeктaрa дaрoжнa-пaтрульнaй службы 3-гa ўзвoдa (Mагiлeўскi рaeн) aсoбнaгa бaтaльeнa дaрoжнa-пaтрульнaй службы дзяржaўнaй aўтaмaбiльнaй iнспeкцiй iўпрaўлeннa ўнyтрaных спрaў Mагiлeўскaгa aблвкaнкaмa, кaпiтaнa мiлiцiй
Нeсцярoвiч Aлeнy Aндрeўнy	– нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa прaцэсyальнaгa кaнтрoлy зa рaсслeдaвaннeм злaчынствaў – нaчaльнiкa aддзeлa зaнaльнaгa кaнтрoлy пaпярэднaгa рaсслeдaвaннa ўпрaўлeннa ўнyтрaных спрaў Вiцeбскaгa aблвкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiй
Нiкaлaeнкy Aндрeя Miкaлaeвiчa	– нaчaльнiкa aддзeлa сyвязi i aўтaмaтызaцiй iўпрaўлeннa фiнaнсaў i тyлy ўпрaўлeннa ўнyтрaных спрaў Брэсцкaгa aблвкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiй
Нiкaлaeнy Iгaрa Рыгoрaвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa aддзeлa зaнaльнaгa кaнтрoлy ўпрaўлeннa пa кaнтрoлy зa пaпярэднiм слeдствaм гaлoўнaгa ўпрaўлeннa прaцэсyальнaгa кaнтрoлy пaпярэднaгa рaсслeдaвaннa Miнiстэрствa ўнyтрaных спрaў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiй
Нoвiкa Сяргeя Пятрoвiчa	– нaчaльнiкa iзaлятaрa длa чaсoвaгa ўтрымaннa aсoб, зaтрымaных цi зaклyчaных пaд вaртy, мiлiцiй грaмaдскaй бяспeкi aддзeлa ўнyтрaных спрaў Вiлeйскaгa рaйвкaнкaмa, мaeрa мiлiцiй
Нoвiкaвa Улaдзiмiрa Сцяпaнaвiчa	– мiлiцiянeрa-вaдзiцeлa мeдыцiнскaгa выцвярэзнiкa пры ўпрaўлeннi ўнyтрaных спрaў Гoмeльскaгa aблвкaнкaмa, прaпaршчкa мiлiцiй
Нягрэй Тaццянy Mиxайлaўнy Нядзeлькy Mикaлaя Mикaлaeвiчa Нянaхaвa Aлeксeя Iгaрaвiчa	– кaнтрaлeрa aддзaлeннa пaгрaнiчнaгa кaнтрoлy 86-й пaгрaнiчнaй гpyпy пaгрaнiчнaй службы, старшaгa прaпaршчкa – старшaгa aфiцeрa 2-гa aддзeлa 1-гa ўпрaўлeннa Дeпaртaмeнтa тpaнспaртнaгa зaбeспячeннa Mинiстэрствa aбaрoны, пaдпaлкoўнiкa – нaчaльнiкa aддзaлeннa aргaнiзaцыйнaгa i кaмплeктaвaннa 37-й aсoбнaй гвaрдзeйскaй мeхaнiзaвaнaй брыгaды Пaўнoчнa-зaxoднaгa aпepaтыўнaгa кaмaндaвaннa Сyxaпyтных вoйскaў Узбpoeных Сiл, мaeрa
Няxaeвa Дзмиtрыя Aлeксaндрaвiчa	– нaчaльнiкa юрyдычнaй службы 116-й гвaрдзeйскaй штурмaвoй aвiяцыйнaй бaзы Вaeннa-пaвeтpaных сiл i вoйскaў сyпpaцьпaвeтpaнaй aбaрoны Узбpoeных Сiл, мaeрa юcтыцiй
Пaнaсeйкy Aндрeя Mикaлaeвiчa	– старшaгa aфiцeрa aддзeлa прaфeсiйнa-службoвaй пaдрыхтoўкi ўпрaўлeннa iдeaлaгiчнaй рaбoты i кaдpaвaгa зaбeспячeннa 19-й пaгрaнiчнaй гpyпy пaгрaнiчнaй службы, мaeрa
Пaпeнюкa Сяргeя Iociфaвiчa	– нaчaльнiкa 3-гa aддзeлa ўпрaўлeннa пa Гpoдзeнскaй вoблaсцi гaлoўнaгa ўпрaўлeннa aпepaтыўнa-вышyкoвaй дзeйнaсцi Mинiстэрствa ўнyтрaных спрaў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiй
Пaпoвa Сяргeя Mикaлaeвiчa	– старшaгa тeхнiкa гpyпy рaдыeсвeтaтeхнiчнaгa зaбeспячeннa вyзлa сyвязi i рaдыeтeхнiчнaгa зaбeспячeннa aэpaмaбiльнaгa aтpaдa дзяржaўнaй aвiяцыйнaй aвapыйнa-вырaтaвaльнaй yстaнoвы «AВIЯЦЫЯ» Mинiстэрствa пa нaдзвyчaйных сiтyaцыях, старшaгa прaпaршчкa ўнyтрaнaй службы
Пaпpyгy Aлeксaндрa Aлeксeeвiчa Пaрaшчaнкy Bиктaрa Улaдзiмiрaвiчa	– дaцeнтa кaфeдpы дзяржaўнaй yстaнoвы aдyкaцiй «Инcтyтyт пaгрaнiчнaй службы Рэспyблiкi Бeларусь», пaдпaлкoўнiкa – дaцeнтa кaфeдpы гpaмaдзянскaгa i прaцoўнaгa пpaвa ўстaнoвы aдyкaцiй «Aкaдeмiя Mинiстэрствa ўнyтрaных спрaў Рэспyблiкi Бeларусь», пaдпaлкoўнiкa мiлiцiй
Пaтaрoчy Aлeксaндрa Mиxайлaвiчa	– старшaгa oпepyпaўнaвaжaнaгa пa aсaблiвa вaжных спрaвax 1-гa aддзeлa ўпрaўлeннa пa Гoмeльскaй вoблaсцi гaлoўнaгa ўпрaўлeннa aпepaтыўнa-вышyкoвaй дзeйнaсцi Mинiстэрствa ўнyтрaных спрaў, кaпiтaнa мiлiцiй
Пaўлaўцa Aндрeя Вaсiльeвiчa Пaўлoвiчa Aлeксaндрa Aлeксaндрaвiчa	– нaчaльнiкa aддзeлa бaявoгa кiрaвaннa – нaмeснiкa кaмaндзiрa вaйскoвaй чaсцi 07147 Узбpoeных Сiл, пaдпaлкoўнiкa – нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa iдeaлaгiчнaй рaбoты i кaдpaвaгa зaбeспячeннa – нaчaльнiкa aддзeлa iдeaлaгiчнaй рaбoты ўпрaўлeннa ўнyтрaных спрaў Miнcкaгa aблвкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiй
Пaўлюкeвiчa Bячaслaвa Улaдзiслaвaвiчa	– старшaгa тeхнiкa вyзлa сyвязi aддзeлa пaгрaнiчнaй службы 14-гa пaгрaнiчнaгa aтpaдa пaгрaнiчнaй службы, старшaгa прaпaршчкa

Петраковiча Сяргея Мiкалаевiча	– начальнiка апeратыўнага аддзeла папраўчай калонii № 9 упраўлeння Дeпартаментa выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў па Магiлёўскай вобласцi, маёра ўнутранай службы
Петухова Уладзiмiра Сямёнавiча	– старшага оперупаўнаважанага аддзeла крымiнальнага вышуку крымiнальнай мiлiцыi аддзeла ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна г. Вiцебска, маёра мiлiцыi
Петушкова Iгара Iванавiча	– старшага iнспектара аддзeла кадраў установы адукацыi «Магiлёўскi вышэйшы каледж Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Бeларусь», маёра мiлiцыi
Пешко Анатоля Iосiфавiча	– намеснiка начальнiка пагранiчнага атрада – начальнiка ўпраўлeння матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння 14-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Пiлiпенку Сяргея Пятровiча	– начальнiка групы радыётэхнiчнага забеспячэння вузла сувязi i радыётэхнiчнага забеспячэння 123-га асобнага батальёна аховы i абслугоўвання Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, старшага прапаршчыка
Пiпко Аляксандра Аркадзьевича	– мiлiцыянера-вадзiцеля групы затрымання роты мiлiцыi Чыгуначнага (г. Вiцебска) аддзeла Дeпартаментa аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Плашэўскага Максiма Аляксандравiча	– старшыню 7-й роты спецыяльнага прызначэння 3-га батальёна спецыяльнага прызначэння вайскавой часцi 3214 унутраных войскаў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
Плесуна Вiктара Эдвардавiча	– старшага кантралёра – старшыню пагранiчнага паста 14-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Плотчанку Сяргея Уладзiмiравiча	– намеснiка начальнiка аддзeла галоўнага ўпраўлeння матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, падпалкоўнiка
Пракурата Алега Мiкалаевiча	– памочнiка камандзiра ўзвода – камандзiра аддзялення 1-й асобнай роты патрульна-паставой службы мiлiцыi палка патрульна-паставой службы мiлiцыi ўпраўлeння ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, прапаршчыка мiлiцыi
Пратасевiча Дзмiтрыя Iванавiча	– старшага афiцэра 2-га аддзeла ўпраўлeння супрацьпажарнай аховы i аварыйна-выратавальных работ Узброеных Сiл, капiтана
Прахарэнка Ларысу Кузьмiнiчну	– старшага iнспектара аддзялення праходжання службы аддзeла камплектавання ўпраўлeння iдэалагiчнай работы i кадравага забеспячэння ўпраўлeння ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра мiлiцыi
Працкевiча Аляксандра Антонавiча	– старшага следчага па асаблiва важных справах аддзeла расследавання злачынстваў супраць уласнасцi ўпраўлeння па расследаванню злачынстваў супраць жыцця, здароўя i ўласнасцi грамадзян галоўнага следчага ўпраўлeння папярэдняга расследавання Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Пуставога Аляксандра Уладзiмiравiча	– старшага iнспектара мабiльнай групы мабiльнай пагранiчнай заставы аддзeла пагранiчнай службы 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Рабiкава Руслана Валер’евiча	– iнспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi аддзялення дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзeла ўнутраных спраў Дубровенскага райвыканкама, старшага лейтэнанта мiлiцыi
Рабцава Аляксандра Уладзiмiравiча	– старшага афiцэра – начальнiка напрамку апeратыўнага аддзялення вайскавой часцi 14860 Узброеных Сiл, маёра
Рагозенку Iгара Мiкалаевiча	– старшага тэхнiка аддзялення пагранiчнага кантролю 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Радкевiча Уладзiмiра Вячаслававiча	– начальнiка аддзeла тылавога забеспячэння ўпраўлeння па Брэсцкай вобласцi галоўнага ўпраўлeння апeратыўна-вышуковай дзейнасцi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Ражко Аляксандра Пятровiча	– начальнiка аддзeла рэжымна-сакрэтнай дзейнасцi ўпраўлeння рэжыму i арганiзацыйнага забеспячэння 18-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, падпалкоўнiка

Разумава Мікалая Мікалаевіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзялення вышуковай работы аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва, маёра міліцыі
Раманава Рыгора Васільевіча	– старшага следчага па асабліва важных справах аддзела лінейнага кантролю ўпраўлення працэсуальнага кантролю за расследаваннем злачынстваў папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Раманенку Сяргея Юр’евіча	– галоўнага інжынера 1-га аддзела ўпраўлення ўзбраення Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Раманенку Уладзіміра Мікалаевіча	– старшага афіцэра юрыдычнай службы Заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра юстыцыі
Рамашку Ігара Георгіевіча	– начальніка аддзялення камплектавання аддзела камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Расстрыжанкова Андрэя Вячаслававіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзела арганізацыі апэратыўна-рэжымнай работы ў папраўчых калоніях, выхаваўчых калоніях, лячэбна-працоўных прафілакторыях упраўлення апэратыўна-рэжымнай работы Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы
Ратабыльскага Мікалая Апанасавіча	– памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення груп затрымання ўзвода міліцыі Кірычэўскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Рачко Вадзіма Мікалаевіча	– старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Кобрынскага райвыканкама, маёра міліцыі
Рачэўскага Андрэя Антонавіча	– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Жодзінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Родзя Славаміра Уладзіслававіча	– старшага інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Астравецкага райвыканкама, маёра міліцыі
Рудніка Рыгора Віктаравіча	– участковага інспектара міліцыі аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Акцябрскага райвыканкама, маёра міліцыі
Русака Анатолія Сцяпанавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела ўпраўлення ідэалагічнай работы Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
Русака Дзмітрыя Георгіевіча	– начальніка Слонімскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Рускіх Юрыя Віктаравіча	– начальніка аддзялення кадраў і страявога штаба 1-га зенітнага ракетнага палка Заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Рыбакова Дзяніса Іванавіча	– намесніка начальніка аддзела аховы правапарадку – начальніка аддзялення па масавых мерапрыемствах упраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Рыжко Сяргея Аляксеевіча	– выкладчыка кафедры аўтамабільнай тэхнікі ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка
Рыжова Васілія Уладзіміравіча	– эксперта экспертна-крыміналістычнай групы аддзела ўнутраных спраў Буда-Кашалёўскага райвыканкама, капітана міліцыі

Рэзiна Андрэя Уладзiмiравiча	– намеснiка начальнiка аддзела ўнутраных спраў Смaргонскага райвыканкама – начальнiка папярэдняга расследавання, падпалкоўнiка мiлiцыi
Рэкуця Андрэя Иванавiча	– начальнiка мабiлiзацыйнага аддзялення штаба 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкi прапаршчыкаў i малодшых спецыялiстаў Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, падпалкоўнiка
Рэўзiна Мiхаiла Паўлавiча	– камандзiра разведвальнай групы асобага атрада спецыяльнага прызначэння 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сiл, капiтана
Саванца Юрыя Валер’евiча	– першага намеснiка начальнiка аддзела пагранiчнай службы 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, маёра
Савасценку Аляксандра Аляксеевiча	– старшага эксперта экспертна-крымiналыстычнай групы аддзела ўнутраных спраў Веткаўскага райвыканкама, маёра мiлiцыi
Савiна Аляксея Мiкалаевiча	– начальнiка службы аховы дзяржаўнай гранiцы аператыўнага ўпраўлення 86-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Савiцкага Аляксандра Уладзiмiравiча	– памочнiка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, прапаршчыка мiлiцыi
Садкоўскага Андрэя Иванавiча	– старшыню – начальнiка аддзялення пагранiчнай заставы 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Сазонава Вiталiя Мiхайлавiча	– начальнiка ўпраўлення дазнання папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных спраў Магiлёўскага аблвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
Салаўёва Аляксея Васiльевiча	– мiлiцыянера-кiнолага групы затрымання роты мiлiцыi Слуцкага аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Салдаценку Андрэя Анатольевiча	– намеснiка камандзiра ўзвода дарожна-патрульнай службы батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, капiтана мiлiцыi
Сарнову Наталлю Аляксандраўну	– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю атрада пагранiчнага кантролю «Мiнск» пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Саўко Дзмiтрыя Уладзiмiравiча	– начальнiка пагранiчнага паста 18-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, капiтана
Саўчанку Андрэя Георгiявiча	– начальнiка аператыўна-тэхнiчнага аддзялення – намеснiка начальнiка штаба 56-га асобнага палка сувязi Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, маёра
Сафiна Руслана Юр’евiча	– мiлiцыянера аддзялення патрульна-паставой службы мiлiцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi Барысаўскага аддзялення ўнутраных спраў на транспарце Мiнскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Сафонаву Сняжану Iгараўну	– начальнiка фiнансавай службы 56-й зенiтнай ракетнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сiл i войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сiл, маёра
Светлакова Максiма Вiктаравiча	– камандзiра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часцi № 1 Слонiмскага раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Бeларусь», старшыню ўнутранай службы
Свiрскага Вiктара Станiслававiча	– кантралёра-iнструктара пагранiчнага паста 14-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Свiрскую Святлану Валянцiнаўну	– старшага оперупаўнаважанага 1-га аддзялення 2-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасцi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра мiлiцыi

Свірыда Максіма Аляксандравіча	– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска – начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
Сезеня Аляксандра Аляксандравіча	– камандзіра 5-га ўзвода 3-й роты патрульна-паставой службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў па ахове Мінскага метрапалітэна, капітана міліцыі
Селях Марыну Канстанцінаўну	– дзяжурнага па сувязі стацыянарнага вузла сувязі атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Семанчыка Аляксандра Станіслававіча	– міліцыянера-вадзіцеля 1-га ўзвода 2-й роты палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Семянец Таццяну Дзям’янаўну	– старшага следчага па асабліва важных справах следчага аддзялення Загараднага аддзела міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Серакуруву Святлану Аляксандраўну	– старшага следчага аддзела арганізацыі расследавання злачынстваў і забеспячэння апэратыўна-службовай дзейнасці галоўнага ўпраўлення працэсуальнага кантролю папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Сёмачкіна Юрыя Уладзіміравіча	– старшага інспектара групы кадраў батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Сілкіна Аляксандра Іванавіча	– старшага па корпусу дзяжурнай службы следчага ізалятара № 5 ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Сіманаву Наталлю Аляксандраўну	– намесніка начальніка папярэдняга расследавання ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Сіротку Яўгенія Уладзіміравіча	– старшага кантралёра – старшыню аддзялення пагранічнага кантролю атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Скаскевіча Віктара Іванавіча	– старшага оперуаўнаважанага групы крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі Маладзечанскага аддзялення ўнутраных спраў на транспарце Мінскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Скіркоўскага Аляксандра Яўгеньевіча	– начальніка інжынернай службы Паўночна-заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Скрыпнікава Дзмітрыя Мікалаевіча	– старшага афіцэра аддзялення службы апэратыўнага ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Слаўнікава Уладзіміра Яўгеньевіча	– начальніка сувязі штаба 50-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга апэратыўнага камандавання Сухпутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Слезніка Сяргея Леанідавіча	– старшага оперуаўнаважанага апэратыўнага аддзела турмы № 1 ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Смірнова Міхаіла Сяргеевіча	– начальніка курса факультэта дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», маёра
Снапка Ігара Аляксандравіча	– начальніка арганізацыйна-кантрольнага аддзела Гомельскага абласнога ўпраўлення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Снітко Сяргея Фёдаравіча	– начальніка камандна-тэхнічнага вузла 2284-га асобнага радыётэхнічнага батальёна 8-й радыётэхнічнай брыгады Заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра

Сойку Дзмітрыя Міхайлавіча	– старшага інспектара аддзела ідэалагічнай работы ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Сомікава Эдуарда Віктаравіча	– начальніка тэхнічнага разліку па авіяцыйнаму абсталяванню цэнтра інжынерна-авіяцыйнага забеспячэння дзяржаўнай авіяцыйнай аварыйна-выратавальнай установы «АВІЯЦЫЯ» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай службы
Сошнікава Антон Аляксандравіча	– афіцэра 1-й групы 3-га аддзела цэнтра забеспячэння бяспекі інфармацыйных тэхналогій Узброеных Сіл, капітана
Станкевіча Сяргея Іосіфавіча	– начальніка фінансавай службы 120-й зенітнай ракетнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Станкевіча Яўгена Тадэвушавіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 1-га аддзела 7-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Старавойтава Аляксандра Мікалаевіча	– намесніка начальніка вучэбнай пажарнай аварыйна-выратавальнай часці ўстановы адукацыі «Гомельскі інжынерны інстытут» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, старшага лейтэнанта ўнутранай службы
Строма Аляксея Аляксандравіча	– начальніка аддзела ўнутраных спраў Слуцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Стужынскага Дзмітрыя Антонавіча	– начальніка аддзела сувязі і інфармацыйных тэхналогій упраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Суворова Аляксандра Леанідавіча	– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 3 Навабеліцкага раёна Гомельскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Сушко Аляксандра Яўгенавіча	– намесніка начальніка ўпраўлення па расследаванню злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій і супраць інтэлектуальнай уласнасці галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Сцельмашэнка Ірыну Уладзіміраўну	– старшага афіцэра службы галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Спеца Сяргея Паўлавіча	– ваеннага камісара Касцюковіцкага раённага ваеннага камісарыята Магілёўскай вобласці, падпалкоўніка
Сыско Аляксандра Леанідавіча	– інспектара дарожна-патрульнай службы 2-га ўзвода батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, капітана міліцыі
Сямашку Дзмітрыя Мікалаевіча	– старшага штурмана 2-га аддзялення аддзела арганізацыі паветранага руху 570-га цэнтра арганізацыі паветранага руху Узброеных Сіл, маёра
Талкачова Аляксандра Іванавіча	– начальніка аддзела ўнутраных спраў Хоцімскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Томашэва Аляксандра Уладзіміравіча	– намесніка начальніка ўпраўлення па грамадзянству і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама – начальніка аддзялення па міграцыі, рабоце з замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, падпалкоўніка міліцыі
Трафімава Сяргея Мікалаевіча	– старшага інспектара па асобых даручэннях кантрольна-інспектарскага аддзела кантрольна-інспектарскага ўпраўлення штаба Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Трацюка Сяргея Вячаслававіча	– старшага афіцэра аддзялення аддзела сувязі і інфармацыйных тэхналогій упраўлення рэжыму і арганізацыйнага забеспячэння 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра

Трусава Аляксандра Уладзіміравіча	– старшага афіцэра аддзела ўпраўлення радыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай аховы і экалогіі Генеральнага штаба Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Тупіка Віктара Антонавіча	– старшыню 1-й роты палка патрульна-паставой службы міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, прапаршчыка міліцыі
Тышчанку Аляксандра Генадзьевіча	– камандзіра аддзялення груп затрымання ўзвода міліцыі Асіповіцкага аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Уласенкава Сяргея Мікалаевіча	– начальніка Мсціслаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
Урбана Яўгенія Эдуардавіча	– выкладчыка цыкла аператыўна-тактычнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Вучэбны цэнтр Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь па падрыхтоўцы, павышэнню кваліфікацыі і перападрыхтоўцы кадраў органаў унутраных спраў», маёра міліцыі
Урупіна Віталія Валерьевіча	– старшага афіцэра 2-га аддзела вайскавай часці 64170 Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Усавіка Аляксандра Віктаравіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Чашніцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Устымчука Аляксандра Мікалаевіча	– начальніка следчага аддзялення папярэдняга расследавання аддзела ўнутраных спраў Іванаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Ушацкага Дзяніса Іванавіча	– намесніка начальніка па аператыўна-тактычнай рабоце Маладзечанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
Фалынскова Андрэя Аляксеевіча	– намесніка начальніка аддзела – начальніка 1-й групы 1-га аддзела ўпраўлення эксплуатацыі і рамонтна-ўзбраення і ваеннай тэхнікі Узброеных Сіл, маёра
Фаміна Уладзіміра Вячаслававіча	– начальніка аддзялення даснавання папярэдняга расследавання аддзела ўнутраных спраў Пастаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Фёдарова Генадзія Уладзіміравіча	– намесніка начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення па Магілёўскай вобласці галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Філіпава Мікалая Мікалаевіча	– начальніка 1101-й ваеннай каманды супрацьпажарнай аховы і аварыйна-выратавальных работ Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Філіпчыка Валерыя Вячаслававіча	– намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Гродзенскага райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, падпалкоўніка міліцыі
Форыса Дзмітрыя Анатољевіча	– камандзіра кадра групы артылерыі 50-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Фурмана Уладзіміра Валянцінавіча	– намесніка начальніка цэнтра – начальніка аператыўна-мабілізацыйнага аддзялення 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбна-га цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Хадакоўскага Алега Паўлавіча	– начальніка сектара галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, маёра
Хаменку Сяргея Віктаравіча	– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце рамонтна-аднаўленчага батальёна 814-га цэнтра тэхнічнага забеспячэння Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Хоміча Валерыя Мікалаевіча	– намесніка начальніка штаба 56-й зенітнай ракетнай брыгады Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Цапко Уладзіміра Анатольевіча	– начальніка агульнага аддзела Галоўнага штаба – сакратара Ваеннага Савета Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Царука Сяргея Аляксандравіча	– старшыню групы матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і абслугоўвання пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Карэліцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Цімашэнку Аляксандра Уладзіміравіча	– намесніка начальніка Нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрпала Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Цімашэнку Кірыла Юр’евіча	– намесніка начальніка аддзела вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
Цімашэнку Рыгора Уладзіміравіча	– старшыню роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння вайсковай часці 5522 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
Цімошака Вадзіма Алікавіча	– дыспетчара цэнтра аператыўнага кіравання Ляхавіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Цішкевіча Пятра Іванавіча	– старшага інструктара-выратавальніка пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2 пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 6 Магілёўскага гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Цыганкова Дзмітрыя Уладзіміравіча	– камандзіра мастагога батальёна 36-й дарожна-маставой брыгады транспартных войскаў, маёра
Цэгалку Мікалая Пятровіча	– начальніка аддзела па раскрыццю кватэрных крадзяжоў у праўлення кримінальнага вышуку кримінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Чаранкевіча Міхаіла Іосіфавіча	– начальніка аддзялення падрыхтоўкі кадраў у праўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Чарнагузава Уладзіміра Мікалаевіча	– камандзіра 1-га стралковага ўзвода 3-й стралковай роты вайсковай часці 5523 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта
Чарнаўца Мікалая Васільевіча	– начальніка аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Навабеліцкага раёна г. Гомеля, палкоўніка міліцыі
Чарняўскага Дзмітрыя Мітрафанавіча	– намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню Мядзельскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Чартарыцкага Вадзіма Леанідавіча	– намесніка начальніка аддзела камплектавання – начальніка аддзялення камплектавання ў праўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння ў праўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Часнакова Паўла Анатольевіча	– старшага вадзіцеля аўтамабільнай роты 258-га асобнага батальёна аховы і абслугоўвання Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброеных Сіл, старшага прапаршчыка
Часновіча Уладзіміра Юліянавіча	– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Крупскага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
Чачуру Уладзіміра Купрыянавіча	– вадзіцеля-выратавальніка пажарна-выратавальнай службы Салігорскага цэнтра дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, прапаршчыка ўнутранай службы

Чумакова Аляксея Алегавiча	– старшага iнспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Аршанскага гарвыканкама, капiтана мiлiцыi
Чычварына Гара Мiкалаевiча Чэсака Алега Вiталевiча	– ваеннага камiсара Астравецкага раённага ваеннага камiсарыята Гродзенскай вобласцi, падпалкоўнiка – начальнiка аддзялення арганiзацыi эксплуатацыi тэхнiчных сродкаў пагранiчнага кантролю службы пагранiчнага кантролю аператыўнага ўпраўлення 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Шакаця Алега Аляксандравiча	– мiлiцыянера-вадзiцеля 1-га ўзвода 1-й роты палка патрульна-паставой службы мiлiцыi ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, прапаршчыка мiлiцыi
Шакура Аляксандра Эдмундавiча	– мiлiцыянера-кiнолага групы затрымання страявога падраздзялення мiлiцыi Браслаўскага аддзялення Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Шалафастава Сяргея Иванавiча	– начальнiка аддзялення павышэння квалiфiкацыi факультэта павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў установы адукацыi «Магiлёўскi вышэйшы каледж Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Бeларусь», падпалкоўнiка мiлiцыi
Шамбалёва Аляксандра Леанiдавiча	– начальнiка аддзела ўпраўлення адмiнiстрацыйна-гаспадарчага забеспячэння (цэнтральных органаў ваеннага кiравання) Узброеных Сiл, маёра
Шамрука Валерыя Мiхайлавiча	– начальнiка штаба аддзела ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна г. Гродна, маёра мiлiцыi
Шапарова Вячаслава Генадзьевiча	– старшага афiцэра аддзялення службы аператыўнага ўпраўлення 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, маёра
Шарынскага Тадэвуша Iгнацьевiча	– оперуаўнаважанага 1-га аддзялення 2-га аддзела 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення аператыўна-вышуковай дзейнасцi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, капiтана мiлiцыi
Шаўчука Валерыя Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка Галоўнага штаба – начальнiка аператыўнага ўпраўлення Галоўнага штаба Сухапутных войскаў Узброеных Сiл, палкоўнiка
Шаўчука Гара Аляксандравiча	– старшага афiцэра фельдсувязi па асобых даручэннях аддзела забеспячэння фельд’егерскай i дыпламатычнай кур’ерскай сувязi Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Мiнiстэрстве сувязi i iнфарматызацыi, маёра ўнутранай службы
Шаферава Мiкалая Мiкалаевiча	– начальнiка штаба – першага намеснiка камандзiра 30-й асобнай чыгуначнай брыгады транспартных войскаў, падпалкоўнiка
Шацiлу Эдуарда Эдуардавiча	– начальнiка ўстановы «Рэспублiканскi цэнтр сертыфiкацыi i экспертызы лiцэнзаваных вiдаў дзейнасцi» Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях, маёра ўнутранай службы
Шаюка Генадзя Валянцiнавiча	– камандзiра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часцi № 6 Цэнтральнага раённага аддзела па надзвычайных сiтуацыях установы «Мiнскае гарадское ўпраўленне Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Бeларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Швайкоўскага Вiктара Мечыслававiча	– старшага iнспектара аддзела кантролю, арганiзацыйна-штатнай работы i прафесiйнай падрыхтоўкi Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Мiнiстэрстве сувязi i iнфарматызацыi, маёра ўнутранай службы
Шкалу Сяргея Мiхайлавiча	– намеснiка начальнiка папраўчай калонii № 12 па папраўчаму працэсу, iдэалагiчнай рабоце i кадраваму забеспячэнню ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў па Вiцебскай вобласцi, падпалкоўнiка ўнутранай службы
Шкаля Дзмiтрыя Леанiдавiча	– старшага оперуаўнаважанага 2-га аддзела 6-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Шлапiка Вiктара Станiслававiча	– старшага тэхнiка пагранiчнага паста 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка

Шостака Сцяпана Альбертавіча Шпарло Сяргея Генадзьевіча	– дацэнта кафедры радыётэхнікі ўстанова адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка – начальніка Быхаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Магілёўскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
Шпетнага Генадзя Паўлавіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах групы аператыва-аператыўнай работы аддзела занальнага кантролю і аператыўна-вышуковай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Шпянёву Святлану Віктараўну	– адказнага выканаўцу службы камплектавання факультэта ўнутраных войскаў установы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка
Штанюка Алега Генадзьевіча	– старшага інспектара груп тылавога забеспячэння аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Гомеля, маёра міліцыі
Шулякоўскага Вадзіма Уладзіміравіча	– старшага афіцэра 1-й групы 1-га аддзела Нацыянальнага агенцтва па кантролю і інспекцыях – Дэпартамента Міністэрства абароны, падпалкоўніка
Шуманскага Уладзіміра Віктаравіча	– камандзіра аддзялення груп затрымання страявога падраздзялення міліцыі Ельскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Шумілава Мікалая Міхайлавіча	– начальніка аддзялення рэгламенту і рамонту групы рэгламенту і рамонту 147-й зенітнай ракетнай брыгады Паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, маёра
Шустоўскага Андрэя Уладзіміравіча	– старшага інструктара па ваджэнню пажарнай машыны пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Мінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
Шчыпілу Мікалая Аляксандравіча	– начальніка аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Месціслаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шчэрбу Міхаіла Уладзіміравіча	– намесніка начальніка Гарадзейскага аддзялення міліцыі аддзела ўнутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шыбеку Аляксандра Леанідавіча	– старшага інспектара аддзела пагранічнай службы 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Шыка Анатолія Васільевіча	– участковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Бярозаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шырокага Мікалая Яўгеньевіча	– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце – начальніка аддзялення ідэалагічнай работы 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга аператыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Шышко Віталія Іванавіча	– старшага следчага па асабліва важных справах упраўлення па расследаванню злачынстваў у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі галоўнага следчага ўпраўлення папярэдняга расследавання Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Шышова Паўла Паўлавіча	– намесніка начальніка 1-га аддзела 9-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Шэлегавы Андрэя Аляксандравіча	– намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Шэпелева Аляксандра Святаслававіча	– камандзіра батальёна міліцыі Ленінскага (г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі

Шэршаня Валерыя Мікалаевіча	– памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі Мінскага аддзела ўнутраных спраў на паветраным транспарце ўпраўлення ўнутраных спраў на транспарце Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Шэўко Андрэя Вячаслававіча	– старшага інспектара аддзялення па кантролю за забруджваннем навакольнага асяроддзя транспартнымі сродкамі аддзела экалагічнага нагляду дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
Шэшунова Ігара Віктаравіча	– начальніка 2-й групы мабілізацыйнага аддзела ваеннага камісарыята Гродзенскай вобласці, падпалкоўніка
Юнашку Віктара Іосіфавіча	– начальніка службы сабак мабільнай пагранічнай заставы аддзела пагранічнай службы 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Юнкевіча Сяргея Пятровіча	– старшага оперупаўнаважанага групы па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Івацэвіцкага райвыканкама, капітана міліцыі
Юржыца Андрэя Міхайлавіча	– галоўнага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнага кіравання Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай службы
Юрчанку Аляксандра Аляксандравіча	– намесніка начальніка 2-га аддзела ўпраўлення па раскрыццю цяжкіх эканамічных злачынстваў ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Юшкевіча Юрыя Аляксандравіча	– намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска па ідэалагічнай рабоце і кадраваму забеспячэнню, маёра міліцыі
Юшко Франца Францавіча	– інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Воранаўскага райвыканкама, старшага лейтэнанта міліцыі
Ягеллу Андрэя Паўлавіча	– старшага інспектара – начальніка аддзялення пагранічнага паста 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Якаўлева Максіма Мікалаевіча	– галоўнага спецыяліста ўпраўлення арганізацыйнага забеспячэння дзяржаўнай сістэмы папярэджвання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, маёра ўнутранай службы
Якіменку Уладзіміра Сяргеевіча	– намесніка камандзіра па ідэалагічнай рабоце 48-га асобнага батальёна радыёэлектроннай барацьбы Заходняга аператыўнага камандавання Сухопутных войскаў Узброеных Сіл, маёра
Якуту Андрэя Іванавіча	– начальніка атрада аддзела папраўчага працэсу папраўчай калоніі № 22 ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, маёра ўнутранай службы
Янковіча Максіма Іванавіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 2-га аддзела 8-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Янца Віктара Фёдаравіча	– старшага інспектара прафілактыкі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна, капітана міліцыі
Ярца Юрыя Мікалаевіча	– намесніка начальніка – старшага інжынера 2-га аддзела 387-га цэнтра тэхнічнага кантролю і забеспячэння аховы інфармацыі Узброеных Сіл, маёра
Ясючэню Сяргея Аляксандравіча	– начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзялення аддзела ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама, маёра міліцыі

Яфанава Віталія Мікалаевіча	– старшага афіцэра 2-й групы аддзела зенітных ракетных войскаў Паўночна-заходняга апэратыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
Яцкаўца Міхаіла Іванавіча	– дзяжурнага памочніка начальніка калоніі дзяжурнай службы папраўчай калоніі № 20 упраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гомельскай вобласці, маёра ўнутранай службы
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь	А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
24 октября 2011 г. № 482

**1/13022** О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь  
(25.10.2011)

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:

1.1. из пункта 8 порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 64, 1/1403; 2005 г., № 137, 1/6734; 2010 г., № 266, 1/12070), слова «и азотные» исключить;

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2005 г. № 398 «О совершенствовании экспорта калийных и азотных удобрений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 137, 1/6734; 2007 г., № 3, 1/8197; 2008 г., № 145, 1/9786; 2010 г., № 266, 1/12070):

из названия слова «и азотных» исключить;

подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. исключительное право внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими калийными удобрениями (далее – калийные удобрения) закрепляется за государством и реализуется открытым акционерным обществом «Беларуськалий» и закрытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания».

При этом открытое акционерное общество «Беларуськалий» осуществляет вывоз калийных удобрений за пределы Республики Беларусь и их реализацию только закрытому акционерному обществу «Белорусская калийная компания», которое осуществляет продажу приобретенных калийных удобрений за пределами республики;

1.2. калийные удобрения, вывозимые за пределы Республики Беларусь, предъявляются к таможенному оформлению открытым акционерным обществом «Беларуськалий»;

в пункте 3:

из подпункта 3.2 и части первой подпункта 3.5 слова «или азотных» исключить;

из подпунктов 3.3 и 3.4 слова «и азотных» исключить;

1.3. пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г. № 571 «О некоторых мерах по совершенствованию экспорта минеральных удобрений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 266, 1/12070) исключить.

2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
24 октября 2011 г. № 483

**1/13023** О назначении В.П.Вакульчика Председателем Следственного комитета Республики Беларусь  
(26.10.2011)

1. Назначить Вакульчика Валерия Павловича Председателем Следственного комитета Республики Беларусь, освободив его от должности начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

2. Установить, что:

выплата денежного довольствия В.П.Вакульчику до 1 января 2012 г. осуществляется Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь по ранее занимаемой им должности начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь;

с 1 января 2012 г. В.П.Вакульчик переводится для дальнейшего прохождения службы в Следственный комитет Республики Беларусь.

3. В.П.Вакульчику совместно с заинтересованными до 1 января 2012 г. обеспечить принятие необходимых мер, связанных с образованием Следственного комитета Республики Беларусь, в том числе по его кадровому, организационному и иному обеспечению.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
24 октября 2011 г. № 484

## **1/13024** О назначении А.И.Шведа первым заместителем Председателя Следственного комитета Республики Беларусь

(26.10.2011)

1. Назначить Шведа Андрея Ивановича первым заместителем Председателя Следственного комитета Республики Беларусь.

2. Установить, что до 1 января 2012 г. А.И.Швед продолжает исполнять обязанности по занимаемой должности в органах прокуратуры и сохраняет статус прокурорского работника.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
24 октября 2011 г. № 485

## **1/13025** О назначении С.В.Шпегуна

(26.10.2011)

Назначить полковника Шпегуна Сергея Васильевича начальником Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
25 кастрычніка 2011 г. № 487

## **1/13027** Аб мерапрыемствах, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа

(26.10.2011)

У мэтах арганізацыі шырокага святкавання 130-годдзя з дня нараджэння класікаў беларускай і сусветнай літаратуры народных паэтаў БССР Янкі Купалы і Якуба Коласа пастанаўляю:

1. Зацвердзіць прыкладзеныя:

склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (далей – рэспубліканскі арганізацыйны камітэт);

план мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.

2. Рэспубліканскаму арганізацыйнаму камітэту сумесна з зацікаўленымі забяспечыць рэалізацыю плана мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамам, Мінскаму гарвыканкаму аказваць садзейнічанне рэспубліканскаму арганізацыйнаму камітэту ў правядзенні названых мерапрыемстваў.

3. Фінансаванне арганізацыі і правядзення мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, ажыццяўляць у межах сродкаў, прадугледжаных рэспубліканскім і мясцовымі бюджэтамі на правядзенне цэнтралізаваных мерапрыемстваў, а таксама за кошт іншых крыніц, якія не забаронены заканадаўствам.

4. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
25.10.2011 № 487

Склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа

Тозік  
Анатолій Афанасьевіч

– Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь (старшыня рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта)

Латушка Павел Паўлавіч	– Міністр культуры (намеснік старшыні рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта)
Адамушка Уладзімір Іванавіч	– дырэктар Дэпартаменту па архівах і справаводстваў Міністэрства юстыцыі
Алейнік Сяргей Фёдаравіч	– намеснік Міністра замежных спраў
Ананіч Лілія Станіславаўна	– першы намеснік Міністра інфармацыі
Анціпенка Анатоль Якаўлевіч	– старшыня Лагойскага райвыканкама
Васіленка Вячаслаў Аляксандравіч	– намеснік Міністра фінансаў
Дамаценка Фёдар Аляксандравіч	– старшыня Маладзечанскага райвыканкама
Дзедушкін Уладзімір Міхайлавіч	– старшыня Аршанскага райвыканкама
Дудко Віктар Дзмітрыевіч	– першы намеснік генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне»
Жук Ігар Георгіевіч	– намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама
Іванова Ніна Сямёнаўна	– старшыня прэзідыума грамадскай арганізацыі «Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі»
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч	– акадэмік-сакратар АДДЗЯлення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Камароўская Зінаіда Мікалаеўна	– дырэктар установы «Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа»
Карпенка Ігар Васільевіч	– намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама
Кірычэнка Пётр Аляксеевіч	– намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама
Кісель Рыгор Леанідавіч	– старшыня праўлення закрытага акцыянернага таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»
Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч	– дырэктар дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Малашка Валерый Анатольевіч	– намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама
Мацевасян Алена Раманаўна	– дырэктар установы «Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы»
Місько Уладзімір Трафімавіч	– старшыня Стаўбцоўскага райвыканкама
Саламаха Аляксандр Пятровіч	– першы намеснік Старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
Сівалобава Алена Аляксандраўна	– начальнік упраўлення сацыяльна-культурнай сферы Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
Субоцін Алег Іванавіч	– начальнік аддзела паштовай сувязі Міністэрства сувязі і інфарматызацыі
Фарыно Казімір Сцяпанавіч	– намеснік Міністра адукацыі
Цупрык Леанід Аляксандравіч	– намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама
Чаргінец Мікалай Іванавіч	– старшыня грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
Шчэцька Віктар Уладзіміравіч	– намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
25.10.2011 № 487

**ПЛАН  
мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння  
Янкі Купалы і Якуба Коласа**

Назва мерапрыемства	Тэрміны выканання	Адказныя за выкананне
1. Правядзенне ў месцах і арганізацыях, звязаных з жыццём і творчасцю паэтаў, ва ўстановах культуры і адукацыі ў г. Мінску, абласных і раённых цэнтрах, гарадах, іншых населеных пунктах, а таксама ў замежных установах Рэспублікі Беларусь святочных мерапрыемстваў, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, з прыцягненнем да ўдзелу ў іх вядомых дзеячаў літаратуры і мастацтва, творчай і навуковай інтэлігенцыі рэспублікі	на працягу 2012 года	аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам, Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства замежных спраў, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
2. Стварэнне тэматычных літаратурна-мастацкіх і дакументальна-публіцыстычных праграм па творах Янкі Купалы і Якуба Коласа ці прысвечаных іх жыццю і творчасці	на працягу 2012 года	Міністэрства інфармацыі, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія, закрытыя акцыянерныя таварыствы «Другі нацыянальны тэлеканал» і «Сталічнае тэлебачанне», Міністэрства культуры
3. Забеспячэнне выдання друкаванай прадукцыі да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, у тым ліку факсімільнага выдання кніг Янкі Купалы «Шляхам жыцця» і Якуба Коласа «Сымон-музыка», выдання ў серыях «Жыццё знакамітых людзей Беларусі» і «Школьная бібліятэка» кніг, прысвечаных жыццю і творчасці паэтаў, а таксама іх твораў	на працягу 2012 года	Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
4. Правядзенне рэспубліканскіх свят паэзіі, прысвечаных жыццю і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа	ліпень, лістапад 2012 г.	Мінскі облвыканкам, Міністэрства культуры, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»
5. Добраўпарадкаванне тэрыторый гісторыка-культурных аб'ектаў, звязаных з жыццём і творчасцю Янкі Купалы і Якуба Коласа, устаноўка інфармацыйных паказальнікаў аб гэтых аб'ектах, правядзенне капітальнага рамонту будынкаў устаноў «Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы» і «Дзяржаўны літаратурны музей Якуба Коласа»	на працягу 2012 года	Міністэрства культуры, Міністэрства ўнутраных спраў, облвыканкамы, Мінскі гарвыканкам